



ЗВЯЗДА


БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «УЗРОВЕНЬ ВЕДАЎ — АДЗІН З ВАЖНЕЙШЫХ ФАКТАРАЎ СТАБЫЛЬНАСЦІ І ПРАЦВІТАННЯ ДЗЯРЖАВЫ»

«Прычын панікаваць і крычаць пра катастрофу і сацыяльнае збыдненне насельніцтва няма», — аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр ЛУКАШЭНКА заявіў, выступаючы перад работнікамі сістэмы адукацыі на рэспубліканскай нарадзе ў Палацы Рэспублікі. Уздзельнікамі нарады педагогічнага актыву Рэспублікі Беларусь, якая прайшла напярэдадні новага навучальнага года, сталі больш як 2 тысячы 600 педагогаў з усёй краіны. Прэзідэнт адрозніваў усе педагогаў да адкрытай і шчырай размовы.

На думку кіраўніка дзяржавы, большасць праблем напашваліся ў сістэме адукацыі гадамі па прычыне пасіўнасці і абывакоўскага асобнага кіраўніцтва і педагогаў. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што далей так працягвацца не можа.

«У нашым асяроддзі, скажу шчыра, наспела неабходнасць узварушыць усю педагогічную грамадскасць краіны, — сказаў ён. — Давайце шчыра адкажам на ўсе пытанні, вызначым, чаму гэта адбываецца, і адразу ж выправім становішча, захаваем высокі ўзровень і аўтарытэт нашай адукацыі, які склаўся сёння і які прызнаюць ва ўсім свеце».



ФОТА БЕЛТА

Беларусы не пакінуць з цяжкасцямі сам-насам

Натуральна, што кіраўнік дзяржавы не мог абойсці ў сваім выступленні сацыяльна-эканамічную і палітычную сітуацыю ў краіне і свеце.

— На жаль, на пачатку бягучага года абвастрыўся шэраг фінансавых праблем. Прама скажу, інфляцыя, дэвальвацыя беларускага рубля, дэфіцыт валюты прывялі да зніжэння таго ўзроўню жыцця, якога мы дасягнулі ў мінулым. Інакш і быць не магло. У прыватнасці, напярэдадні выраўноўвання мытных пошлін на аўтамабілі ў Мінскім саюзе грамадзяне Беларусі ўвезлі ў краіну больш як 250 тыс. аўтамабіляў, што амаль у два разы больш, чым у іншы час. Адпаведна, з краіны на гэтыя мэты было вывезена каля \$3 млрд. Акрамя таго, прыкладна \$2 млрд сёлета дасць павышэнне цен на энерганосныя і іншыя сыравіны, якая пастаўляецца з Расіі. Больш як 5,5 млрд толькі за адзін год. І ў мінулыя гады, вы памятаеце, адбываўся пастаянны рост цен на энерганосныя, а за апошнюю пяцігодку яны павялічыліся ў чатыры з паловай разы для нашай краіны. Вядома, такі удар не вытрымала б нават сталая эканамічная сістэма. Таму валюты не хопіла і здарылася тое, што здарылася, — растлумачыў Аляксандр Лукашэнка.

Разам з тым Прэзідэнт запэўніў, што дзяржава не пакіне людзей змагацца з цяжкасцямі сам-насам. Наадварот, любыя эканамічныя поспех будзе адрозніваць выкарыстоў-

вацца для павышэння дабрабыту грамадзян.

— Наша сіла ў адзінстве, і будучыню Беларусі трэба вырашаць не на плошчах і барыкадах, а шляхам дыялогу, нармальнай чалавечай размовы, — адзначыў беларускі лідар. — Я, як кіраўнік дзяржавы, прапаную ўсім разважлівым людзям, якія любяць сваю краіну, да якога б палітычнага лагера яны ні належалі, садзіцца за стол (круглы, квадратны), паглядзець адзін аднаму ў вочы і рэальна ацаніць, хто чаго варты і што яны могуць зрабіць для эфектыўнага палітычнага ўдзелу ў краіне, а не тупаць і крычаць на плошчах. Хочаце ваяваць і змагацца — калі ласка: змагайцеся ў адкрытай дыскусіі, даказвайце сваю правату, адстойвайце свой пункт гледжання. Але не праз пагормы і не са зброяй у руках. Такі дзень яны будуць спынацца неадкладна, як гэта было нядаўна ў «апокры дэмакратыі». Я прапанаву і Еўрапейскаму саюзу, хацелі бы прапанаваць і Расіі, іншым еўрапейскім і міжнародным структурам накіраваць сваіх прадстаўнікоў для ўдзелу ў гэтым «круглым stole».

Няхай яны заадно паглядзець, хто ў нас чаго варты, якія ідэі выказвае і якія мэты перад сабой ставіць. Мы абсалютна адкрыты і гатовы даць ім такую магчымасць. А санкцыі і націск на Беларусь — абсалютна бесперспектыўны. Давайце размаўляць, давайце весты дыялог, і мы абавязкова прыйдем да нейкага разумення.

Паводле слоў Прэзідэнта, галоўны прынцып дзяржаўнай палітыкі ў Беларусі — гэта інтарэсы людзей. «Мы людзей не пакрыў-

дзім і ў гэты складаны перыяд. Па маім даручэнні ўрад распрацаваў і ў бліжэйшыя дні прыме шэраг мер па сацыяльнай абароне розных слабаў насельніцтва», — сказаў беларускі лідар.

У прыватнасці, бюджэтнымі і непрацуючым пенсіянерам прадугледжана выплата аднаразова матэрыяльнага дапамогі ў памеры 500 тыс. Для сезоннай закупкі сельгаспрадукцыі.

«Затым плануецца павысіць тарыфную стаўку першага разраду для аплаты працы работнікаў бюджэтных арганізацый. Будучы шотквартальна расці дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. У чацвёртым квартале бягучага года плануецца павялічыць у два разы аднаразовай дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці. Таксама вырастуць пенсіі і стыпендыі. — Мы будзем і далей трымаць сітуацыю ў эканоміцы і сацыяльнай сфера пад кантролем», — дадаў беларускі лідар.

Галоўнае — закласці цвёрды ідэйны і маральны стрыхань

— Барысба за ўлпылі на маладо пакаленне ва ўсе часы з'яўлялася важнейшай палітычнай задачай, — падкрэсліў Прэзідэнт. — Цяперашнія студэнты і школьнікі, якія не маюць цяжкіх успамінаў пра «ліхія 90-я», узяўшыцца сталі большасцю і камфортны ўклад жыцця Беларусі як нешта належае ад нараджэння. Новы электарат, які выраза ва умовах адкрытасці нашага грамадства, паранювае за рэальнасць з беларускай і часта робіць паспешлівы, часам памылковыя вывады. Маладым хочацца быць актыўнымі ўдзельнікамі падзей, «стварыць гісторыю». Гэтым карыстаюцца апазіцыйна настроеныя структуры, якія прадстаўляюць свае пратэстыўныя акцыі як азартныя гульні, дзе можна «даць выхад адрэзанну».

Кіраўнік дзяржавы лічыць, што сітуацыю неабходна карэнным чынам мяняць, і нельга выпускаць ініцыятыву са сваіх рук. «Саме галоўнае — закласці ў падрастаючае пакаленне цвёрды ідэйны і маральны стрыхань, які дасць магчымасць супрацьстаяць усялякім палітычным інтрыгам і правакацыям сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. У нашым чвэртым квартале бягучага года плануецца павялічыць у два разы аднаразовай дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці. Таксама вырастуць пенсіі і стыпендыі. — Мы будзем і далей трымаць сітуацыю ў эканоміцы і сацыяльнай сфера пад кантролем», — дадаў беларускі лідар.

на Беларусі: «Маладзё неабходна вучыць ганарыцца слыўным мінулым і сучаснасцю сваёй Айчыны. Аднак замест гэтага моладзі часта падаецца крывады сургаты. У прыватнасці, актыўна прапагандуецца вульгарны нацыяналізм, пашыраюцца ідэі, згодна з якімі ўсё беларускае пачынаецца і заканчваецца Вялікім Княствам Літоўскім, а статус «народных герояў» надаецца розным адвядзеным асобам, усе заслугі якіх — у арганізацыі крывадых акцый. «Не трэба забываць пра тое, што сапраўднае нацыянальнае багацце — гэта не толькі маенткі і замкі шляхты, але і ў першую чаргу — унікальныя промыслы, народная творчасць і дасягненні беларускай і савецкай культуры. А менавіта ж ім не надаецца належнай увагі...»

Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што сучасны свет, узбагачаючыся дасягненнямі навукова-тэхнічнага прагрэсу, адначасова становіцца ўсё больш жорсткім. Многія краіны і народы аказаліся пад пагрозай агрэсіўных дзеянняў дзяржаў, якія ўявілі сабе вяршыцелямі лёсу планеты. «Нават такія дабрытэ чывілізацыі, як інтэрнэт і сацыяльныя сеткі, ператвараюцца ў сродкі маніпуляцыі грамадскай думкай», — адзначыў беларускі лідар.

Акрамя таго, паводле яго слоў, сёлета вясна і лета паставілі свет перад тварам новай пагрозы — смяротных атак экстрэмістаў з ліку ўласных маладых грамадзян. Прычым гэтая бяда закрнула не толькі «гарачыя» пункты планеты, але і краіны, якія лічыліся паспяхоўнымі, такіх як Нарвегія, Вялікабрытанія, Германія. На жаль, хваля гвалту і вандалізму закрнула і Беларусь, сведчаць таму — тэрат у мінскім метро.

— Значыцца, якія маюць дачыненне да гэтага і яшчэ некалькіх выбухаў у Віцебску і Мінску, учынілі свае звесты дзеля забавы, самасцвярджання і жадання ўварвацца ў хвіліну скандальнай славы. Чаму ж ніхто з тых, хто жыве і працаваў побач, не змог своєчасна распазнаць і спыніць іх? — задаў зусім не рэгарычынае пытанне кіраўнік дзяржавы.

Акрамя таго, ёсць і іншыя трывожныя факты, напрыклад, таго, што моладзь уцягваецца ў супрацьпраўную і антыграмадскую дзейнасць. У якасці прыкладу Аляксандр Лукашэнка прывёў масавыя беспарадкі 19 снежня 2010 года,

«калі п'яны натоўп шалей на плышчы Незалежнасці», а таксама нядужня акцыі маўклівых «сацыяльна-сеткавых рэвалюцыянераў».

— Давайце ўсвядомім простую ісціну: для паспяховага, дынамічнага развіцця краіны патрэбны не рэвалюцыя і не вулічная анархія, а з'яднанасць усіх грамадзян незалежна ад погляду і перакананняў, нацэленасць на канструктыўнае супрацоўніцтва, — рэзюмаваў беларускі лідар.

Прэзідэнт адзначыў, што за мінулыя гады ў краіне дакладна вызначылася стратэгія развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі, якая ў цэлым апраўдвае сябе. Паводле яго слоў, эксперты ААН адзначаюць, што па ўзроўні развіцця адукацыі, у прыватнасці, па адкаванасці дарослых, колькасць вучняў і студэнтаў Беларусь знаходзіцца на самым перадавым узроўні ў свеце. Аднак гэта не прычына для самазапакаення.

— Дзяржава ўкладвае вялікія сродкі ў развіццё айчынай сярэдняй, прафесійнай і вышэйшай школы. Але якая рэальная аддача? Ці забяспечваецца на справе роўная даступнасць да высокакачэснай адукацыі для сельскіх і гарадскіх дзяцей, для выхадцаў з розных сацыяльных слабаў? — звярнуўся Прэзідэнт да прысутных. — Калі, нарэшце, будзе задаволены попыт насельніцтва на паслугі дашкольных устаноў?

Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што толькі палова выхавальнікаў дашкольных устаноў мае профільную адукацыю. У 2011 годзе заяўкі на маладых спецыялістаў былі задаволены ўсяго на 40 працэнтаў. Кіраўнік дзяржавы даручыў ураду і мясцовым органам улады распрацаваць сістэму мер, накіраваных на забеспячэнне дашкольных устаноў вопіраванымі кадрамі.

Адной з вострых праблем застаецца недахоп месцаў у дзіцячых садах у раёнах новабудуоўлях. Прычым дэфіцыт часта ўзнікае па віне і чыноўнікаў, і будаўнікоў. «Гэтую праблему трэба вырашаць, забяспечваючы ўвяду ў строй адначасова з кожным новым жы-

данню інфарматыкі, замежных моў і фізічнай культуры трэба надаць пераважна прыкладны характар.

Не дапусціць дэвальвацыі беларускіх дыпламаў

Вялікі блок пытанняў быў звязаны з сучасным станам вышэйшай школы. Паводле слоў Прэзідэнта, у лік студэнтаў нярэдка трапляюць вельмі слабыя абтэрыенты, а выпускнікі ВНУ часта не гатовы да работы на сучасных прадпрыемствах або проста не запатрабаваны. «Што робіцца для аптымізацыі структуры і аб'ёмаў падрыхтоўкі кадраў? Як выконваюцца мае даручэнні па скарачэнні тэрмінаў навучання, узмацненні сувязі навучання з практыкай?» — запытаў кіраўнік дзяржавы.

— Лавінападобны рост плат-

наў будзе занадта высокай, каб не пераважыла вывады. Маладым хочацца быць актыўнымі ўдзельнікамі падзей, «стварыць гісторыю». Гэтым карыстаюцца апазіцыйна настроеныя структуры, якія прадстаўляюць свае пратэстыўныя акцыі як азартныя гульні, дзе можна «даць выхад адрэзанну».

Кіраўнік дзяржавы лічыць, што сітуацыю неабходна карэнным чынам мяняць, і нельга выпускаць ініцыятыву са сваіх рук. «Саме галоўнае — закласці ў падрастаючае пакаленне цвёрды ідэйны і маральны стрыхань, які дасць магчымасць супрацьстаяць усялякім палітычным інтрыгам і правакацыям сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. У нашым чвэртым квартале бягучага года плануецца павялічыць у два разы аднаразовай дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці. Таксама вырастуць пенсіі і стыпендыі. — Мы будзем і далей трымаць сітуацыю ў эканоміцы і сацыяльнай сфера пад кантролем», — дадаў беларускі лідар.

на Беларусі: «Маладзё неабходна вучыць ганарыцца слыўным мінулым і сучаснасцю сваёй Айчыны. Аднак замест гэтага моладзі часта падаецца крывады сургаты. У прыватнасці, актыўна прапагандуецца вульгарны нацыяналізм, пашыраюцца ідэі, згодна з якімі ўсё беларускае пачынаецца і заканчваецца Вялікім Княствам Літоўскім, а статус «народных герояў» надаецца розным адвядзеным асобам, усе заслугі якіх — у арганізацыі крывадых акцый. «Не трэба забываць пра тое, што сапраўднае нацыянальнае багацце — гэта не толькі маенткі і замкі шляхты, але і ў першую чаргу — унікальныя промыслы, народная творчасць і дасягненні беларускай і савецкай культуры. А менавіта ж ім не надаецца належнай увагі...»

Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што сучасны свет, узбагачаючыся дасягненнямі навукова-тэхнічнага прагрэсу, адначасова становіцца ўсё больш жорсткім. Многія краіны і народы аказаліся пад пагрозай агрэсіўных дзеянняў дзяржаў, якія ўявілі сабе вяршыцелямі лёсу планеты. «Нават такія дабрытэ чывілізацыі, як інтэрнэт і сацыяльныя сеткі, ператвараюцца ў сродкі маніпуляцыі грамадскай думкай», — адзначыў беларускі лідар.

Акрамя таго, паводле яго слоў, сёлета вясна і лета паставілі свет перад тварам новай пагрозы — смяротных атак экстрэмістаў з ліку ўласных маладых грамадзян. Прычым гэтая бяда закрнула не толькі «гарачыя» пункты планеты, але і краіны, якія лічыліся паспяхоўнымі, такіх як Нарвегія, Вялікабрытанія, Германія. На жаль, хваля гвалту і вандалізму закрнула і Беларусь, сведчаць таму — тэрат у мінскім метро.

— Значыцца, якія маюць дачыненне да гэтага і яшчэ некалькіх выбухаў у Віцебску і Мінску, учынілі свае звесты дзеля забавы, самасцвярджання і жадання ўварвацца ў хвіліну скандальнай славы. Чаму ж ніхто з тых, хто жыве і працаваў побач, не змог своєчасна распазнаць і спыніць іх? — задаў зусім не рэгарычынае пытанне кіраўнік дзяржавы.

Акрамя таго, ёсць і іншыя трывожныя факты, напрыклад, таго, што моладзь уцягваецца ў супрацьпраўную і антыграмадскую дзейнасць. У якасці прыкладу Аляксандр Лукашэнка прывёў масавыя беспарадкі 19 снежня 2010 года,

«калі п'яны натоўп шалей на плышчы Незалежнасці», а таксама нядужня акцыі маўклівых «сацыяльна-сеткавых рэвалюцыянераў».

— Давайце ўсвядомім простую ісціну: для паспяховага, дынамічнага развіцця краіны патрэбны не рэвалюцыя і не вулічная анархія, а з'яднанасць усіх грамадзян незалежна ад погляду і перакананняў, нацэленасць на канструктыўнае супрацоўніцтва, — рэзюмаваў беларускі лідар.

Новыя садкі, бяспечныя тэхнічныя навінкі і прыкладны характар выкладання

Прэзідэнт адзначыў, што за мінулыя гады ў краіне дакладна вызначылася стратэгія развіцця нацыянальнай сістэмы адукацыі, якая ў цэлым апраўдвае сябе. Паводле яго слоў, эксперты ААН адзначаюць, што па ўзроўні развіцця адукацыі, у прыватнасці, па адкаванасці дарослых, колькасць вучняў і студэнтаў Беларусь знаходзіцца на самым перадавым узроўні ў свеце. Аднак гэта не прычына для самазапакаення.

— Дзяржава ўкладвае вялікія сродкі ў развіццё айчынай сярэдняй, прафесійнай і вышэйшай школы. Але якая рэальная аддача? Ці забяспечваецца на справе роўная даступнасць да высокакачэснай адукацыі для сельскіх і гарадскіх дзяцей, для выхадцаў з розных сацыяльных слабаў? — звярнуўся Прэзідэнт да прысутных. — Калі, нарэшце, будзе задаволены попыт насельніцтва на паслугі дашкольных устаноў?

Аляксандр Лукашэнка паведаміў, што толькі палова выхавальнікаў дашкольных устаноў мае профільную адукацыю. У 2011 годзе заяўкі на маладых спецыялістаў былі задаволены ўсяго на 40 працэнтаў. Кіраўнік дзяржавы даручыў ураду і мясцовым органам улады распрацаваць сістэму мер, накіраваных на забеспячэнне дашкольных устаноў вопіраванымі кадрамі.

Адной з вострых праблем застаецца недахоп месцаў у дзіцячых садах у раёнах новабудуоўлях. Прычым дэфіцыт часта ўзнікае па віне і чыноўнікаў, і будаўнікоў. «Гэтую праблему трэба вырашаць, забяспечваючы ўвяду ў строй адначасова з кожным новым жы-

данню інфарматыкі, замежных моў і фізічнай культуры трэба надаць пераважна прыкладны характар.

Не дапусціць дэвальвацыі беларускіх дыпламаў

Вялікі блок пытанняў быў звязаны з сучасным станам вышэйшай школы. Паводле слоў Прэзідэнта, у лік студэнтаў нярэдка трапляюць вельмі слабыя абтэрыенты, а выпускнікі ВНУ часта не гатовы да работы на сучасных прадпрыемствах або проста не запатрабаваны. «Што робіцца для аптымізацыі структуры і аб'ёмаў падрыхтоўкі кадраў? Як выконваюцца мае даручэнні па скарачэнні тэрмінаў навучання, узмацненні сувязі навучання з практыкай?» — запытаў кіраўнік дзяржавы.

— Лавінападобны рост плат-

наў будзе занадта высокай, каб не пераважыла вывады. Маладым хочацца быць актыўнымі ўдзельнікамі падзей, «стварыць гісторыю». Гэтым карыстаюцца апазіцыйна настроеныя структуры, якія прадстаўляюць свае пратэстыўныя акцыі як азартныя гульні, дзе можна «даць выхад адрэзанну».

Кіраўнік дзяржавы лічыць, што сітуацыю неабходна карэнным чынам мяняць, і нельга выпускаць ініцыятыву са сваіх рук. «Саме галоўнае — закласці ў падрастаючае пакаленне цвёрды ідэйны і маральны стрыхань, які дасць магчымасць супрацьстаяць усялякім палітычным інтрыгам і правакацыям сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. У нашым чвэртым квартале бягучага года плануецца павялічыць у два разы аднаразовай дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці. Таксама вырастуць пенсіі і стыпендыі. — Мы будзем і далей трымаць сітуацыю ў эканоміцы і сацыяльнай сфера пад кантролем», — дадаў беларускі лідар.

на Беларусі: «Маладзё неабходна вучыць ганарыцца слыўным мінулым і сучаснасцю сваёй Айчыны. Аднак замест гэтага моладзі часта падаецца крывады сургаты. У прыватнасці, актыўна прапагандуецца вульгарны нацыяналізм, пашыраюцца ідэі, згодна з якімі ўсё беларускае пачынаецца і заканчваецца Вялікім Княствам Літоўскім, а статус «народных герояў» надаецца розным адвядзеным асобам, усе заслугі якіх — у арганізацыі крывадых акцый. «Не трэба забываць пра тое, што сапраўднае нацыянальнае багацце — гэта не толькі маенткі і замкі шляхты, але і ў першую чаргу — унікальныя промыслы, народная творчасць і дасягненні беларускай і савецкай культуры. А менавіта ж ім не надаецца належнай увагі...»

Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што сучасны свет, узбагачаючыся дасягненнямі навукова-тэхнічнага прагрэсу, адначасова становіцца ўсё больш жорсткім. Многія краіны і народы аказаліся пад пагрозай агрэсіўных дзеянняў дзяржаў, якія ўявілі сабе вяршыцелямі лёсу планеты. «Нават такія дабрытэ чывілізацыі, як інтэрнэт і сацыяльныя сеткі, ператвараюцца ў сродкі маніпуляцыі грамадскай думкай», — адзначыў беларускі лідар.

Акрамя таго, паводле яго слоў, сёлета вясна і лета паставілі свет перад тварам новай пагрозы — смяротных атак экстрэмістаў з ліку ўласных маладых грамадзян. Прычым гэтая бяда закрнула не толькі «гарачыя» пункты планеты, але і краіны, якія лічыліся паспяхоўнымі, такіх як Нарвегія, Вялікабрытанія, Германія. На жаль, хваля гвалту і вандалізму закрнула і Беларусь, сведчаць таму — тэрат у мінскім метро.

— Значыцца, якія маюць дачыненне да гэтага і яшчэ некалькіх выбухаў у Віцебску і Мінску, учынілі свае звесты дзеля забавы, самасцвярджання і жадання ўварвацца ў хвіліну скандальнай славы. Чаму ж ніхто з тых, хто жыве і працаваў побач, не змог своєчасна распазнаць і спыніць іх? — задаў зусім не рэгарычынае пытанне кіраўнік дзяржавы.

Акрамя таго, ёсць і іншыя трывожныя факты, напрыклад, таго, што моладзь уцягваецца ў супрацьпраўную і антыграмадскую дзейнасць. У якасці прыкладу Аляксандр Лукашэнка прывёў масавыя беспарадкі 19 снежня 2010 года,

«калі п'яны натоўп шалей на плышчы Незалежнасці», а таксама нядужня акцыі маўклівых «сацыяльна-сеткавых рэвалюцыянераў».

— Давайце ўсвядомім простую ісціну: для паспяховага, дынамічнага развіцця краіны патрэбны не рэвалюцыя і не вулічная анархія, а з'яднанасць усіх грамадзян незалежна ад погляду і перакананняў, нацэленасць на канструктыўнае супрацоўніцтва, — рэзюмаваў беларускі лідар.

Старшыня Мазырскага райвыканкама Яўген АДАМЕНКА:

«НАШЫ ПРАЦОЎНЫЯ КАЛЕКТЫВЫ НАЦЭЛЕНЫ НА МАКСІМАЛЬНЫЯ ВЫНІКІ»

— Яўген Буніславіч, спойнілася ўжо сто дзён з таго часу, як вы праіцеце на новай пасадзе. Што ў першую чаргу вы хацелі б сказаць на старонках нашай газеты?

— Коротка пазнаміць вашых чытачоў з раёнам, каб яны мелі ўяўленне аб ім. Не буду паглыбляцца ў гісторыю, а засяроджу увагу на сённяшнім дні.

Мазырскі раён уваходзіць у тройку найбольш буйных прамысловых цэнтраў Гомельскай вобласці, і ў яго населеных пунктах пражывае 128,8 тысячы чалавек, сярэдня ўзрост якіх каля 34 гадоў. Колькасць эканамічна актыўнага насельніцтва складае 64,3 тысячы, у тым ліку ў прамысловасці занята 12,3, будаўніцтва — 7,6, адукацыі — 6,1, сельскай гаспадарцы — 2,6 тысячы чалавек.

У раёне 27 прамысловых прадпрыемстваў, 32 будаўнічыя арганізацыі, сем сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, восем аўтатранспартных, два спецыялізаваныя прадпрыемствы бытавога абслугоўвання. У прамысловасці вырабляецца 90 працэнтаў аб'ёмаў валавога раённага прадукту, прычым амаль трэць агульнай колькасці занятых у эканоміцы людзей. Найбольшую ўдзельную вагу ў агульным аб'ёме вытворчасці займае, вядома ж, адкрытае акцыянернае таварыства «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» (95 працэнтаў). Да горадаўтваральных прадпрыемстваў адносіцца таксама ААТ «Мазырскі машынабудаўнічы завод», «Мазырсоль», «Мазырсельмаш», «Беларускабель».

— Мы ведаем, што ваш раён з'яўляецца таксама адным з буйнейшых вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі вобласці, аб ім ідуць добрыя водгукі і ў рэспубліцы...

«Папярэджваю, гэта не павінен быць эксперымент з загадзя праграмаваным вынікам. Гэта не павіна быць падладжаным пад моду: кожнаму — нэтбуку, кожнаму — камп'ютар пад паху: ідзі, вучыся. Гэта каштуе грошай», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка таксама перасярод ад любячых праяў каруціць ў гэтым пытанні. «Глядзіце, каб мы не ўліплі ў якую-небудзь карупцыю, дамовіўшыся з нейкім адным вытворцам нахонт гэтых камп'ютараў. Калі ўжо мы ідзем на гэта, то гэта павіна быць сумленна, адкрыта, і гэта павіна быць лепшым па якасці ў нашых школах», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка таксама звярнуў увагу на тое, што выкла-

най формы навучання выклікаў зніжэнне якасці адукацыі. Мы ні ў якім разе не павіны дапусціць дэвальвацыі нашых дыпламаў, — падкрэсліў Прэзідэнт.

На думку Прэзідэнта, трэба зменшыць на чвэрць тэрміны атрымання вышэйшай адукацыі ў нашай краіне. Дасягнуць гэтага можна за кошт скарачэння сацыяльна-гуманітарнага блока дысцыплін або колькасці гадзін на іх вывучэнне.

— Першыя два гады студэнт павінен значыцца ў ВНУ і там навучацца, а яшчэ два гады — значыцца ў ВНУ, а навучанца на прадпрыемствах, — падзяліў кіраўнік дзяржавы сваім бачаннем арганізацыі навучнага працэсу і арганізацыі падрыхтоўкі ў ВНУ.

гэта школа перадавога вопыту на Гомельшчыне па ўсім гораду. І шчыра. Гэта — прыгажэйшы край, які ўключаны ў галоўны турыстычны маршрут паўднёва-ўсходняга рэгіёна Беларусі «Залатое каляццо Гомельшчыны».

— **І вось вы, Яўген Буніславіч, з пасадзі кіраўніка Калінінцкага раёна, які, дарчы, быў занесены на абласную Дошку гонару, былі прызначаны старшынёй Мазырскага раёна, працоўныя песпелі якога шырока прызнаны. Заўважым, што гэтыя раёны — суседзі, што яны не маглі не ўзаемадзейнічаць паміж сабой па пэўных накірунках дзейнасці. Тым не менш...**

— Зразумейце нас: маштабы раёнаў і эканоміцы розныя, і падыходы да вырашэння праблем маглі мець адрозненні. Ці не гэта вы мелі на ўвазе?

— **Менавіта, гэта.**

— Пры ўсім тым, што я ведаў аб нашых суседзях, першае ж дэталёвае знаёмства з Мазырскай, шчыра скажу, аказала на мяне вялікае уражанне, нават здзівіла. І гэта датычыла ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы (абнаўленне тэхналагічнага і вытворчага абсталявання, будаўніцтва і рэканструкцыя новых малочна-тварных фермаў, мадэрнізацыя машына-трактарных паркаў сельгаспрадпрыемстваў і г.д.), але і добраўпарадкаванасці населеных пунктаў (роканструкцыя і ремонт дарог, наведззенне чысіні і парадку і да т.п.).

І усё гэта за апошні перыяд часу, асабліва за тыя паўтара года, калі раён узначальваў Уладзімір Андрэевіч Дворнік, які Прэзідэнт краіны быў прызначаны старшынёй Гомельскага абласнога выканавчага камітэта.

гэта школа перадавога вопыту на Гомельшчыне па ўсім гораду. І шчыра. Гэта — прыгажэйшы край, які ўключаны ў галоўны турыстычны маршрут паўднёва-ўсходняга рэгіёна Беларусі «Залатое каляццо Гомельшчыны».

— **І вось вы, Яўген Буніславіч, з пасадзі кіраўніка Калінінцкага раёна, які, дарчы, быў занесены на абласную Дошку гонару, былі прызначаны старшынёй Мазырскага раёна, працоўныя песпелі якога шырока прызнаны. Заўважым, што гэтыя раёны — суседзі, што яны не маглі не ўзаемадзейнічаць паміж сабой па пэўных накірунках дзейнасці. Тым не менш...**

— Зразумейце нас: маштабы раёнаў і эканоміцы розныя

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)
Школы — не курьлікі!
 Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка да- ручыў прыняць дадатковыя меры па зніжэнні да- ступнасці алкагольных напіткаў і тютюнных вы- рабаў у непарэспубліканскіх ад навучальных устаноў, спартыўных аб'ектаў, месцаў адпачынку моладзі. Кіраўнік дзяржавы лічыць, што востра стаіць праблема распусцежвання шкодных звыч- каў сярод навучэнцаў моладзі. У 2010 годзе над назіраннем наркалагічнай службы Міністэрства аховы здароўя было больш як 17,5 тыс. непяна- лятніх, прычым у параўнанні з папярэднім годам іх колькасць скарацілася ўсяго на 2 працэнты. «А колькі падлеткаў, якія пакісталі таннага пойла, пакуль не трапілі ў поле зроку ўрачоў і міліцыі?» — адзначаў Прэзідэнт.
 Не менш вострай з'яўляецца і праблема ку- рэння. «Здаецца, асобныя кіраўнікі навучальных устаноў і зусім перасталі лічыць гэта медыцын- скім і сацыяльным злом. Нягледзячы на цырку- лары Міністэрства адукацыі, у ВНУ, СОНУ, ПТВ, дзі амаль ці не ў школах існуюць легальныя і па- пулярныя курьлікі, дзе педагогі смаліць разам з вучнямі і студэнтамі», — сказаў Прэзідэнт.
 Аляксандр Лукашэнка лічыць, што неабходна тэрмінова прыняць меры па выкарэнненні гэтых

з'яў, якія пагражаюць маралі, правапарадку і самому генафонду беларускага народа. «Адкры- та скажу: будучыня нацыі ў небяспецы, калі мы не выправім становішча!» — падкрэсліў Прэзідэнт.
Дзяржава гатовая падтрымаць педагогаў
 Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка лі- чыць, што як бы ні змянялася сістэма адукацыі, якія вучэбныя навінкі ні ўзбагачалі б вучэбныя рэсурсы, роля настаўніка заўсёды будзе галоўнай і вышаральнай. На яго ўскладзена персанальная адказнасць за юныя душы, за тое, як складзецца жыццё кожнага выхаванца. «На жаль, сёння некаторыя настаўнікі і выкладчыкі забываюць пра гэта: не грубоўць пераўтвараць аўдыторыю ў палітычны клуб, выкарыстоўваюць сваё пала- жэнне для прапаганды антыграмадскіх, а часам глыбока разбэшчаных ідэй, калечач маладыя душы. А кіраўнікі навучальных устаноў закрыва- юць на гэта вочы, жывучы па прыняцце «мая хата з краю». А потым здзіўляюцца негатывным з'явам у моладзевым асяроддзі, — адзначаў Прэзідэнт. — Вы павінны ведаць маю пазіцыю і пазіцыю дзяржавы: мы гэта дапусціць не мо- жам». Прэзідэнт упэўнены, што з такімі педого- мымі трэба без жалю расставіцца, каляко б вучо- ба не павінна плаціцца інтэлектуальных і ду- хоўных інвалідаў.

Прэзідэнт таксама лічыць непрыемным па- сійнасць і абыякавае стаўленне педагогаў да сваіх абавязкаў. «Прыгадайце час, калі настаў- нік быў для сваёй вучнёў і выхавальнікам, і пси- хологам, і сацыяльным педагогам. Бясplatна, не шкадуючы часу і сіл, займаўся са слабымі вучнямі, ведаў усе пра жыццё дзяцей не толькі ў школе, але і дома, ў двары», — Ён жалем кан- стаптаваў, што сёння гэтыя абавязкі педагога ад- дышлі на другі план. Параўноўваючы, як пра- цвалі настаўнікі раней, прыходзіш да высновы, што некаторыя педагогі ігнаруюць выхавальную работу. Ім не хапае жывых неказэнных кантак- таў з вучнямі і іх бацькамі.»
 Разам з тым Аляксандр Лукашэнка абсалют- на упэўнены, што статус педагогаў у грамадстве трэба ўзяць на новую вышыню: «І мы ведаем, што для гэтага трэба зрабіць. Дык давайце зро- бім...»
 Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што прэстыж прафесіі настаўніка катастрафічна упаў, як толькі панізіліся патрабаванні да ма- ральнага аблічча настаўнікаў, іх прафесійнага ўзроўню і агульнай культуры. Калісьці ў гэтую сферу ішлі лепшыя з лепшых. «Няпроста было аказацца вартым высокага звання Настаўніка», — нагадаў Прэзідэнт. Па яго словах, сёння сту- дэнці калыянец фарміруецца па рэштковым

прычыпе: туды ідуць тыя, каго больш нікуды не ўзялі. Аднак і ў гэтай сітуацыі абітурыентаў ча- сам проста не хапае. Па выніках уступнай кам- паніі 2011 года засталіся не запоўненымі дзясят- кі месцаў на педагагічных спецыяльнасцях. Прэ- зідэнт падкрэсліў, што гэта вялікі недахоп у ра- боте Міністэрства адукацыі і ўрада. «Шукайце прэстыж перш за ўсё ў сваіх галовах і ў сваёй працы. Усе астатняе раней ці пазней прыкла- дзецца.»
 Акрамя таго, Прэзідэнт адводзіць важную ролю ў фарміраванні стаючага іміджу педага- гічнай прафесіі сродкам масавай інфармацыі: «У сістэме адукацыі працуе шмат сапраўдных энтузіястаў сваёй справы, выдатных, талена- вых людзей, для якіх і праца — не рамясто, а жыццёвае прызнанне. І іх досвед павінны быць прыкладам і стаць здабыткам усяго грамад- ства», — падкрэсліў Прэзідэнт.
 Прэзідэнт адзначаў, што дзяржава гатовая падтрымаць педагогаў, выкладчыкаў і выхаваль- нікаў не толькі маральна, але і матэрыяльна, узмацніць сацыяльны пакет, але пры ўмове рэз- кава павышэння аддачы ад іх працы.
 Аляксандр Лукашэнка лічыць, што кіраўнік устаноў адукацыі павінны мець для матэрыяль- нага стымулявання педагогаў паўнамоцтвы і рэсурсы. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, урад

Надзея НІКАЛАЕВА і паводле паведамленняў БЕЛТА. (Працяг тэмы ў наступных нумары.)

Бернд ШТАНГЕ: «МЭТА БАСНІЙЦАЎ — УЗЯЦЬ ЧАТЫРЫ АЧКІ. У НАС ЗАДАЧА ТАКАЯ Ж!»

2 верасня — той вышаральны дзень для нашай зборнай, калі стане вядома, ці можа мы разлічваць на фінальную частку Еўра-2012. Нацыянальная каманда правядзе хатні матч супраць баснійцаў, а 6 верасня — яшчэ адзін, толькі на выездзе. Як гэта будзе, расказаў Бернд Штанге, а таксама паразважа пра самы прыгожы матч беларускага чэмпіянату і чаму ніводнаму з беларускіх клубуў не ўдаецца паўтарыць поспех БАТЭ.

— У пятніцу наступае той момант, калі мы павінны паказаць, чаго дасягнулі. Многія гульцы стаяць перад парогам: удасца ім яшчэ чагосьці дабіцца ў сваёй кар'еры або не. Перад імі вялікі шанец — выйсці ў плей-оф на чэмпіятат Еўропы. Сёння мы атрымалі адомы Радзіонава і Юрэвіча і павінны іх замяніць. Зборная Босніі — гэта вельмі моцныя індывідуальныя гульцы, якіх набываюць клубы за вельмізвыя трансфер- ныя сумы. Джэка забівае чатыры галы ў гульні супраць «Тотэнхэма», яго трансфер — 40 мільёнаў еўра. Каб супрацьстаяць ім, мы павінны выставіць моцную каманду на поўным стадыёне. Мэта баснійцаў — за- ваяваць чатыры ачкі, але і наша мэта — узяць у гэтых двух матчах ча- тыры ачкі.

Мы дадаткова выклікалі Карніленку з «Крылаў Саветаў». І Бардачо- ва, які згуляе на пазіцыі левага крайняга абаронцы, тым больш што ён гуляў на гэтай пазіцыі разам з Трубінам супраць Францыі.

— Бернд, чаму на матчы зборнай прыходзіць менш заўятараў, чым на гульні БАТЭ?

— Гэта пільны маркетынг. БАТЭ — каманда ўзорная, якая добра працуе з бальшчынцамі. У гэтым у федэрацыі вялікі рэзервы. У гора- дзе зараз няма ні расцяжак, ні плакатаў, якія рэкламуюць наш матч супраць Босніі, не адчуваецца, што мы гуляем такі важны паўдзёнык... Мы выйгралі ў Францыі, а на наступнай гульні паўтулы стадыён. Мы павінны прадаваць лепш наш прадукт — футбол. Я даўно заклікаў зра- біць лепшы стадыён для краіны: да нас прызджаюць такія каманды, як «Барселона», «Мілан», зборныя Іспаніі і Францыі. Але ў гэтай барацьбе я як Дон Кіхот супраць ветракоў.

— Карніленку вы выклікалі ў апошні момант...

— Я кантактаваў з ім увесь апошні тыдзень з нагоды яго трансферу ў «Крылы Саветаў». Карніленка — стабільны фактар нашай зборнай, але паглядзіце, колькі хвілін за апошнія 6 месяцаў ён згуляў у футбол... Так што, гэты выклік — падарунак Карніленку. Але я яму давярэа, яшчэ адзін наш нападзачы — Варанкоў — таксама то гуляе, то не гуляе ў «Карпатах». Я не скарджуся, але не так прораг знайсці нападзачы.

— Як падкавае статыстыка, раней наша зборная вышаральныя матчы праігрывала...

— Трэба некай пераламач гэтую тэндэнцыю. Патрэбны мужчыны, якія будуць гэтага дасягаць. Гульцы разумеею, што наступны турнір пасля Еўра-2012 — чэмпіятат свету ў Бразіліі, і зараз іх апошні шанец згуляць на такім узроўні.

— Чаму, на ваш погляд, толькі БАТЭ гуляе ў гуравых раўндах еў- ракубкаў, і ніякому іншаму клубу не ўдаецца паўтарыць іх поспех?

— БАТЭ прафесійна выконвае сваю працу. Выдатна працуе з пад- растаючымі футбалістамі, у клуба дадаткова фінансавых сродкаў. Я не бачу ў Беларусі праблемы з трэнерскімі кадрамі, тут дадаткова прафе- сіяналаў. Але ў многіх клубах недастатковая структура і не стае фінансаў. БАТЭ да ўсяго падыходзіць прафесійна: малыякі, але поўны стадыён. Шмат гульцоў выступае па міжнародным узроўні — у моладзевай і на- цыянальнай камандзе. Гэта ўсё дае поспех. Шкада, што ў нас толькі адна такая каманда.

Алена АЎЧЫНІКАВА.

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь і яго Сакратарыяты вызваюць глыбокай спачуванні кіраўніку групы памочнікаў — першаму памочніку Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Коршуну Уладзі- міру Сямёнавічу ў сувязі з напаткаўшым яго вялікім горам — смер- цю БАЦЬКІ.

Счытаць недействительными страховые полисы ФСООО «Белкоопстрах»: по добровольному страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БМ № 274313, № 0291261; по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств серии АЖ № 5844573, № 3033719, № 9893422, № 989452, № 9891011, № 9892612, № 9892050, № 9874647, № 9853007, № 6703374, № 6703375, № 9840019 — 9840950, серии АД №№: 7942871 — 7942875; квитанция 1-СУ серии КС №№: 5685084 — 5685087, серии КВ № 4117768, № 4117769, серии КО № 228871; по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств выезжающих за пределы Республики Беларусь «Зеленая карта» серии ВУ/12№ 3146708. УНП 103232274

ООО «Стандарт оценки» извещает о проведении 30 сентября 2011 г. открытого аукциона методом повышения цены по продаже собственности ОАОТ «Дабрыца»

Объекты продажи:

Лот № 1 в составе:
 а) здание склада площадью 158,5 м² по адресу: г. Гомель, пер. Строителей, д. 6.
 б) помещение оптовой базы площадью 948,5 м² по адресу: г. Гомель, пер. Строителей, д. 6, пом. 1.
 Начальная цена продажи лота: 733 641 120 бел. руб. (в том числе НДС (20%) — 122 273 520 бел. руб.)
 Задаток: 75 000 000 бел. руб.
 Шаг аукциона: 5%.
 Условия продажи лотов: без условий.

Лот № 2 в составе:
 а) здание гаража, склада площадью 1067 м² по адресу: г. Гомель, пер. Строителей, д. 7.
 б) здание склада площадью 110,7 м² по адресу: г. Гомель, пер. Строителей, д. 7.
 в) здание мастерских площадью 626,5 м² по адресу: г. Гомель, пер. Строителей, д. 7.
 Начальная цена продажи лота: 990 824 760 бел. руб. (в том числе НДС (20%) — 165 137 460 бел. руб.)
 Задаток: 100 000 000 бел. руб.
 Шаг аукциона: 5%.
 Условия продажи лотов: без условий.

Полные характеристики и описание лотов — на сайте www.standard.by.
 Дополнительно в состав лотов включается вспомогательное имущество (см. на сайте www.standard.by).
 Аукцион состоится 30 сентября 2011 г. по адресу: г. Гомель, ул. Советская, 101. На- чало — в 14.00.
 Порядок подачи документов указан на сайте www.standard.by.
 Для участия в аукционе участники обязаны:
 1) В срок до 29.09.2011 г. оплатить задаток для участия в аукционе (реквизиты для оплаты указаны на сайте www.standard.by).
 2) Явиться с необходимыми документами к началу аукциона (см. перечень на сайте www.standard.by).
 Победитель аукциона обязан подписать протокол о результатах аукциона, а также в течение 5 рабочих дней подписать договор купли-продажи. Организатор торгов или продавец вправе снять объекты с торгов до объявления их проданными.
 Контактный телефон организатора аукциона: 8 (029) 6488306.

ПРАВИЛЫ ПРАВЯДЗЕННЯ РЭКЛАМНАЙ ГУЛЬНІ «ПАДПІШЫСЯ НА «ЗВЯЗДУ»

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЗЭННІ

1. Рэкламная гульня пад назвай «Падпішыся на «Звязду» (далей — Гульня) праводзіцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь у адпавед-насці з гэтымі Правилами ў тэрмін з 30 жніўня па 31 снежня 2011 года ўключаючы з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на чвэрцёры квартал або другое паўгоддзе 2011 года.

2. Арганізатар Гульні — Установа «Рэдакцыя газеты «Звязда» (да-лей — Арганізатар), месца знаходжання: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А, УНП 100155376.

II. ПРЫЗАВЫ ФОНД ГУЛЬНІ

3. Прызавы фонд рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» сфар-міраваны за кошт маёмасці арганізатара гульні — установы «Рэдакцыя газеты «Звязда» і складаецца з наступных рэчаў:

№ л/п	Назва	Колькасць (шт.)	Цана за шт. з ПДВ (руб.)	Усяго з ПДВ (руб.)
1.	Электрапрапс «Віярыз»-604», г. Віцебск	7	134 500	941 500
2.	Электрачайнік Атлант 01, г. Мінск	7	139 000	973 000
3.	Печ ЗВЧ «Віярыз» 1479-MP 200-900-5, г. Віцебск	1	326 500	326 500
4.	Электрапараварка ЭПВ М-120, 75801, РБ	7	286 820	2 007 740

Усяго прызавы фонд рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» складае 4 248 740 (Чатыры мільёны дзвесце сорок восем тысяч семсот сорок) беларускіх рублёў.

III. УМОВЫ ЎЗДЕЛУ У ГУЛЬНІ

4. Рэкламная гульня «Падпішыся на «Звязду» праводзіцца з мэтай стымулявання росту падпіскі на газету «Звязда» на чвэрцёры квартал або другое паўгоддзе 2011 года.
5. Уздзелнікам Гульні можа быць любы грамадзянін Рэспублікі Бе-ларусь, які пастаянна жыве на яе тэрыторыі і які аформіў і паліцуй падпіску на газету «Звязда» на чвэрцёры квартал або другое паўгоддзе 2011 года.
6. Падставой для ўдзелу ў Гульні з'яўляецца дасланая падпісчыкам на адрас Рэдакцыі ў перыяд паліцуй кампаніі на чвэрцёры квартал або другое паўгоддзе 2011 года выразаная з газеты запоўненая карт-ка ўдзелніка — падпісчыка «Звязды», якая друкуецца ў газеце «Зв'яз-да» да двух разоў на тыдзень у перыяд з 30 жніўня па 30 верасня 2011 года.
7. Адзін падпісчык можа даслаць толькі адну картку ўдзелніка. Падпісчык, які даслаў больш за адну картку ўдзелніка, выключачна з Гульні.
8. Карткі ўдзелніка, наклееныя на паперу ці плёнку, адскеракалі-раваныя або тэлы, якія паступілі ў рэдакцыю пасля 3 кастрычніка 2011 года па паштовам шпэмпелі атрымання, да ўдзелу ў Гульні не прымаюцца.
- IV. СКЛАД КАМІСІІ ПА ПРАВЯДЗЕННІ ГУЛЬНІ**
9. Для правядзення Гульні Арганізатар стварае камісію па правя-дзэнні рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» (далей — Камісія) ў наступным складзе:
 Здановіч Уладзімір Аляксандравіч — намеснік галоўнага рэдактара установы «Рэдакцыя газеты «Звязда» — старшыня Камісіі.
 Члены Камісіі:
 Прапагандыст Алена Уладзіміраўна — намеснік начальніка ўпраўлення распаўсюджвання друкаваных СМІ РУП «Белпошта»;
 Доўнар Вялічана Аркадзьеўна — загадчык аддзела п'сьмаў уста-новы «Рэдакцыя газеты «Звязда»;
 Сянько Аляксандр Анатольевіч — вядучы рэдактар тэхнічны ўста-новы «Рэдакцыя газеты «Звязда»;
 Прус Таццяна Віктараўна — вядучы рэдактар тэхнічны ўстано-вы «Рэдакцыя газеты «Звязда»;
 Дзевонія Алена Уладзіміраўна — рэдактар юрыдычнага ад-дзела установы «Рэдакцыя газеты «Звязда».
 10. Камісія кіруецца ў сваёй дзейнасці рэгламентам (раздзел V гэтых Правілаў).

11. Асобы, якія ўваходзяць у склад Камісіі, не могуць быць удзелнікамі гэтай Гульні.

V. РЭГЛАМЕНТ РАБОТЫ КАМІСІІ

12. Камісія ажыццяўляе кантроль за захаваннем вызначаных правілаў правядзення рэкламнай гульні, вызначае пераможцаў Гульні, якія выйграў прыз, разглядае скаргі і спрэчныя пытанні, якія ўзнікаюць у ходзе правядзення Гульні.

13. Пасяджэнні Камісіі вядзе старшыня. Пасяджэнні Камісіі з'яўляюцца правамоцнымі пры наяўнасці большасці членаў з яе зарэгістраванага складу.

14. Члены Камісіі абавязаны: прымаць удзел у пасяджэннях Камісіі, забяспечваць падчас Гульні адпаведнасць парадуку яе пра-вядзення гэтым Правилам, вызначыць пераможцаў Гульні, якія выйграў прыз, прымаць удзел у разглядзе скаргаў (пры іх наяў-насці) ўдзелнікаў, падпісваць пратакол пасяджэнняў Камісіі.

15. На пасяджэнне Камісіі ў якасці назіральных без права галасавання могуць запрашацца ўдзелнікі Гульні, прадстаўнікі незалежных арганізацый.

16. Усе рашэнні Камісіі прымаюцца шляхам адкрытага гала-савання простай большасцю галасоў старшыні і членаў Камісіі, якія прысутнічалі на пасяджэнні. У выпадку роўнасці галасоў «за» і «супраць» голас старшыні Камісіі з'яўляецца вышаральным.

17. Рашэнні Камісіі афармляюцца пратаколам, які падпісваец-ца ўсімі прысутнымі на пасяджэнні членамі Камісіі.

VI. ПАРАДАК РОЗЫГРЫШУ ПРЫЗОЎ

18. Розыгрыш прызоў ажыццяўляецца на пасяджэнні Камісіі 5 кастрычніка 2011 года ў 12 гадзін у памішканні Арганізатара Гульні па адрасе: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.
19. Перад пачаткам розыгрышу карткі ўдзелнікаў сартуюцца па абласцях і горадзе Мінску, змяшчаюцца ў асобныя прасторыя скрыні і старанна перамешваюцца.
20. Асобна для кожнай вобласці і для горада Мінска разгры-ваюцца па адным электрапрапе, электрачайніку і электрапара-варцы.
- У сувязі з тым, што Мінская вобласць стабільна забяспечвае найвялікшую колькасць падпісчыкаў, для гэтага рэгіёна дадат-ка разгрываюцца адна печ ЗВЧ.
21. Пераможцам Гульні, які выйграў прыз, лічыцца ўдзелнік, чыё прозвішча напісана на дасланай ім картцы ўдзелніка, якую

пры розыгрышы кожнага асобнага прыза выцягне выпадковым чынам са скрыні што-небудзь з запрошаных удзелнікаў Гульні або прадстаў-нікоў незалежных арганізацый. На кожнай такой картцы ўдзелніка надпісваецца выйграны прыз і распісваюцца члены Камісіі.

22. Вынікі розыгрышу прызоў афармляюцца пратаколам і публіку-юцца да 15 кастрычніка 2011 года ўключаючы ў газеце «Звязда».

Арганізатар у тэрмін да 15 кастрычніка 2011 года дасылае пера-можцам паведамленнем аб выйграным прызе заказным п'сьмом з ук-азаным тэрміну яго атрымання.

VII. МЕСЦА, ПАРАДАК І ТЭРМІН ВЫДАЧЫ ПРЫЗОЎ

23. Умовай выдчы прызоў з'яўляецца прад'яўленне пераможцам пашпарта або документа, які пацвярджае асобу, і арыгінала абанемента або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на чвэрцёры квартал або другое паўгоддзе 2011 года.
- Пры з'яўленні па атрымання прыза прадстаўніка пераможца ён павінен прыняць даверанасць на атрымання прыза, пашпарт і ары-гінал абанемента або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на чвэрцёры квартал або другое паўгоддзе 2011 года.
24. Адсутнасць у пераможцы, які выйграў прыз, абанемента або квітанцыі аб падпісцы на газету «Звязда» на чвэрцёры квартал або другое паўгоддзе 2011 года з'яўляецца падставой для адмовы ў выд-чы яму прыза ў сувязі з тым, што ён не адпавядае патрабаванням, якія прад'яўляюцца да ўдзелніка Гульні пунктам 5 гэтых Правілаў.
25. Электрапараваркі і печ ЗВЧ дастаўляе і ўручае пераможцам Арганізатар Гульні ў тэрмін да 31 снежня 2011 года ўключаючы з папяр-эрднім паведамленнем аб канкрэтнай даце праз публікацыі ў газеце «Звязда».
26. Астатнія прызы выдаюцца пераможцам у тэрмін да 31 снежня 2011 года ў памішканні Рэдакцыі па адрасе: г. Мінск, вул. Б. Хмяль-ніцкага, 10А, з 9:00 да 13:00 і з 14:00 да 17:00, за выключэннем выхад-ных і святочных дзён. Расходы, звязаныя з прыездам пераможцаў па атрымання прыза, Арганізатар не аплачвае.
- Па просьбе пераможцаў гэтыя прызы могуць быць дастаўлены ім, калі яны жываюць у мясцовасці, блізка размешчанай ад месца жыр-харства пераможцаў, што выйграў электрапараварку або печ ЗВЧ.
27. Выплата грашовага эквіваленту кошту рэчывага прыза або за-мена яго на іншы прыз не дапускаецца.
28. Пасля 31 снежня 2011 года выдчы прызоў спыняецца і прэтэн-зі ўдзелнікаў не прымаюцца.

VIII. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЗЭННІ

29. Пераможцы Гульні нясуць адказнасць за прадстаўленне па-дтаковай справядчаснасці і за выплату ўсіх падатакаў, якія прадугле-джаны дзейным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь у сувязі з атры-маннем прызоў.
30. Пераможцы Гульні і іх сваякі згаджаюцца з тым, што іх імёны, фатаграфіі, лісты і інтэрв'ю могуць быць выкарыстаны Арганізатарам Гульні ў любых рэкламных і/або інфармацыйных матэрыялах, якія зв'яз-заны з Гульнёй. Яны таксама згаджаюцца даваць інтэрв'ю і здымкаў для рэкламных матэрыялаў у сувязі з Гульнёй без выплаты якога-не-будзь дадатковага ўзнагароджання. Усе правы на такія публікацыі належаць Арганізатару Гульні.
31. Правілы правядзення рэкламнай гульні «Падпішыся на «Звязду» да пачатку рэкламнай гульні будуць апублікаваны сумесна з рэкавізга-мі іх дзяржаўнай рэгістрацыі ў газеце «Звязда».
32. Даведкі, якія датычацца гэтай Гульні, можна атрымаць па тэле-фоне (017) 287 19 68.
- Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі Правілаў правядзення рэ-кламнай гульні № 1915 ад 18.08.2011 г., выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на IV квартал або 2-е паўгоддзе 2011 года — запавяніце картку ўдзелніка, выразаеіце і дасылайце яе да 3 кастрычніка ў рэдакцыю на адрас: 220013, Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Падпісчык можа выйграць прас, чайнік, параварку або печ ЗВЧ. Розыгрыш прызоў адбудзецца 15 кастрычніка 2011 г., вынікі публі-куюцца ў газеце «Звязда» па 5 кастрычніка 2011 г.

Дастаўку параварак і печы ЗВЧ ажыццяўляе рэдакцыя. Астатнія прызы можна атрымаць у рэдакцыі па 31 снежня 2011 г., пры падачы квітанцыі аб падпісцы на «Звязду» на IV квартал або 2-е паўгоддзе 2011 года і пашпарта. Пасля 31 снежня выдчы прызоў спыняецца і прэтэнзі падпісчыка не прымаюцца.

Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 30.08.11 г.

Тэрмін правядзення гульні — з 30.08.11 па 31.12.11.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 1915 ад 18.08.11, выдадзена Міністэрствам гандлю РБ.

1 Картка ўдзелніка — падпісчыка «Звязды» на IV квартал або 2-е паўгоддзе 2011 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і апланана ў _____ (аддзеленае сувязі)

на IV кв. або 2-е паўг. 2011 года

Жатні адрас і тэлефон _____ (індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Совместное предприятие «Промекс» общество с ограниченной ответственностью информирует юридических и физических лиц о создании ОБЪЕКТА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Информация о застройщике:
 Застройщик (Заканчик) — СП «Промекс» ООО зарегистрировано решением Министерства внешних экономических связей Республики Беларусь №30 от 27.02.1997 г. в Реестре общереспубликанской регистрации за №1295, ЕГР №100349659.
 Юридический адрес застройщика: г. Мінск, ул. Быховская, 35, помещение 12Н, комната 1.
 Почтовый адрес застройщика: г. Мінск, ул. Интернациональная, д. 27, (тел. 017) 328-50-51, 328-50-47, факс (017) 328-55-52.
 Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 без обеда.
 Предприятие осуществляет строительство объекта собственными силами и с привлечением субподрядных организаций.
 За последние три года предприятием построен Комплекс жилых домов с объектами социальности и подземной автостоянкой на 25 машино-мест в квартале ул. Воронянского-Авакяна, 72-квартирный панельный дом №14 по ул. Быховской, 190-квартирный 5-подъездный 8-9-13-15-этажный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами социальности в квар-

тале ул. Воронянского — Авакяна — Быховской — Радищева.
Информация о проекте:
 Строительство осуществляется в соответствии с общими решениями Мингорисполкома №1617 от 16 июня 2011 года «Об изъятии, предоставлении земельных участков, разрешении строительства».
 Объект долевого строительства — 18-этажный однокоспный жилой дом на 136 квартир в квартале ул.п Воронянского — Жуковского — Быховской — Радищева.
 Комплекс состоит из жилого дома, с размещением на 1-этаже встроенных помещений общественного назначения, и встроенно-пристроенного 2-уровневого подземного гаража-стоянки на 162 машино-места. Конструкция дома — каркасно-блочная. Наружные стены из керамзитобетонных блоков, внутренние перегородки — из керамзитобетонных блоков и кирпичной кладки. Наружная отделка — окраска акриловой краской, облицовка бетонными плитками. Высота типовых жилых этажей — 2,7 м. Все подъезды оснащены мусоропроводами. Отделка квартир не осуществляется. Все квартиры имеют лоджии.
 Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, теплоподполье, другие места общего пользования, несущие, ограждающие неконструктивные, механические, электрические, сантехнические и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.
 Благоустройство включает озеленение территории, устройство тротуаров, дорожек, размещение площадок отдыха



«НАШЫ ПРАЦОЎНЫЯ КАЛЕКТЫВЫ НАЦЭЛЕНЫ НА МАКСІМАЛЬНЫЯ ВЫНІКІ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Яўген Буніславіч, пад кіраўніцтвам вашых папярэднікаў планка Мазырскага раёна ўзята на вялікую вышыню. І, мяркуючы, зніжаць яе нельга.

— Абсалютна правільна. Мы павінны працягваць пачатую справу, быць нацэленымі на максімальны вынік. Асабіста бываў у многіх калектывах, праводзіў і праводжу нарады з кіраўнікамі гаспадарак, рознага роду семінары, пасяджэнні апарату райвыканкама і г.д. Робім аналіз сітуацыі, вырашам неадкладныя пытанні, унікаем у праблемы, патрабуем, дапамагам — гэта і іншае з'яўляецца нашай паўсядзённай працай. Без перабольшвання, я прышоў да высновы: у калектывах працавіты народ. Дзякуючы яго намаганням, старанню, умелым рукам, таленту, высокаму прафесіяналізму і іншым выдатным якасцям мы будзем ісці наперад, браць вызначаныя рубяжы. Перад апаратамі кіравання, калектывамі была пастаўлена задача — развіваць і ўдасканальваць тое, што было дасягнута, прызначаць яго.

— Што ўжо і робіце? Закончылася першае паўгоддзе, і можна падвесці ўжо прамежавыя вынікі. Яны радуюць?

— Правільна кажуць: «Факты — упартая рэч». Давайце прааналізуем іх, бо яны гавораць самі за сябе. Выкананы мэтавыя паказчыкі. Прамысловыя арганізацыі вырабляюць прадукцыю на 4,8 трыльёна рублёў, і тэмпы росту ў фактычна адпаведнасці з планамі на 141 працэнт. Інвестыцыі — наша будучыня. Хто імі не займаецца, таго жыццё абыходзіць. У асноўны капітал іх укладзена ў раён 119,2 працэнта пры прагнозе 118. Займаемся мы і прамымі замежнымі інвестыцыямі. Сёлета яны склалі каля чатырох мільянаў долараў. Разумею, што гэта не так ужо і многа, хацелася б больш, над чым і працуем.

— А як справы са знешнеэканамічнай дзейнасцю?

— Гэта вельмі цікавае пытанне. Гарадскі пейзаж радуе вока сучаснай архітэктурай і ландшафтным дызайнам.



Творчая брыгада журналістаў газеты «Звязда» шчыра дзякуе намесніку старшыні Мазырскага райвыканкама па эканоміцы Валентэі НАЗАРАНКА і начальніку аддзела ідэалагічнай работы Таццяне ГАНЧАРЭНКА за дапамогу ў падрыхтоўцы матэрыялу аб працоўных калектывах Мазырскага раёна.

Старонкі біяграфіі

Родам з Нараўляншчыны. Вышэйшую адукацыю атрымаў у Беларускай інстытуце механізацыі сельскай гаспадаркі, закончыў таксама Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Працоўную дзейнасць пачаў на пасадзе інжынера-электрыка саўгаса «Завалоччыцы» Глускага раёна, быў старшынёй сельсавета ў гэтым жа раёне Магілёўскай вобласці, інструктарам арганізацыйнага аддзела райвыканкама, дырэктарам вышэйназванага саўгаса. Наступныя пасады — першы намеснік старшыні, начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Глускага райвыканкама, дырэктар раённага вытворчага ўпраўлення «Калінкавічрайгаз» Калінкавіцкага раёна, намеснік старшыні, начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Калінкавіцкага райвыканкама, старшыня Калінкавіцкага райвыканкама. У красавіку 2011 прызначаны старшынёй Мазырскага раённага выканаўчага камітэта.

На замежных рынках нашы прадпрыемствы адчуваюць сябе ўпэўненыя — нафтапрадукцыйны завод, аўтарамонтны, машынабудавальны, «Мазырскі» малочны прадукцыйны, «Мазыр-соль», «Беларуськабель», дрэвапрадукцыйны камбінат і г.д.

За першае паўгоддзе ў нас значна знізілася колькасць стратных прадпрыемстваў, знешні гандаль паслужыў 141,4 працэнта (прагноз — 126 працэнтаў). Створана 56 новых прадпрыемстваў пры заданні на год 70. Скараціўся ўзровень зарэгістраванага беспрацоўя. Ён склаў 0,8 працэнта ад эканамічна актыўнага насельніцтва пры заданні 1,2 працэнта. За гэты час на рабочыя месцы працэдуравана 915 чалавек. Перайшлі да дзейнасці.

Хацелася б даведацца аб выніках дзейнасці аграрнага сектара.

— Хачу сказаць, што перспектыва развіцця сельскай гаспадаркі прэлагаецца ў нас на некалькі гадоў наперад, і тыя рэальныя паказчыкі, якія маем за першае паўгоддзе, гавораць аб тым, што мы на правільным шляху. Наш раён выканаў важнейшы індэксаваны паказчык: тэмпы росту кошту валавой прадукцыі сельскай гаспадаркі ў супаставі.

— Якія перспектывы развіцця сельскай гаспадаркі ў будучыні?



Фота Яўгена ПЯЦЕЦКАГА

ных цэнах (пры прагнозных заданні 106 працэнтаў — фактычна 107,4 па ўсіх катэгорыях гаспадарак). Рэнтабельнасць продажаў — 11,7 працэнта пры прагнозе 10 працэнтаў. Раён за першае паўгоддзе з'яўляецца лідарам на Гомельшчыне па вытворчасці і рэалізацыі малака, яго таварнасці, прывагах буйной рагатай жывёлы.

Адно толькі нас хвалюе. Мы ўсё рабілі, каб павысіць ураджайнасць сельскагаспадарчых культур: захаваў тэхналогію сяўбы, вытрымалі тэрміны яе, унеслі неабходную колькасць арганічных і мінеральных угнаенняў, забяспечылі палі гербіцыдамі. Ды вось асечка: спачатку працягла засуха, а потым — праліўныя дажджы. Тое, на што разлічвалі ў раслінаводства, не атрымалася. Але ва ўсіх сваіх справах мы не супакойваемся. Як гаворыцца, спайкай нам толькі сніцца...

Па рэках Беларусі зараз ходзіць 51 цеплаход, а несамых гаспадарчых флот парадства — гэта баржы грузавы, малочна-жывёлаўдальны 900 і 300 тон — налічвае 131 адзінку. Для ажыццяўлення грузава-разгрузачных аперацый ужываецца розная тэхніка: партальныя і пльывучыя краны, зямляшчыны, аўтагрузчыкі.

Летась адбылася рэарганізацыя Беларускага рачнога парадства — да яго далучылі РУП «Рачыцкі суднабудавальна-суднарамонтны завод». Гэта дало магчымасць стварыць уласную рамонтную базу для ўжо немалядога флоту парадства, а таксама пашырць сферу няпрофільных відаў дзейнасці (выраб грайфэраў, вагону-бытовак, вагону-машыны, эстакады, воданаспорных вежаў, сталёных будаўнічых канструкцый і г.д.).

У маі мінулага года парадствам быў перададзены ўчастак «Мінскага мора» са змяшчэннем на ім хуткасным катарам «Свіслач», цеплаходамі «Вілія» і «Свіслач». Зараз, пасля правядзення работ па добраўпарадкаванні і аэлянінненні тэрыторыі, будаўніцтве альтанак, мадэрнізацыі цеплаходаў і катара, гэта стаў малючы куток на беразе «Беларускага мора».

Стабільнае паліпшэнне эканамічных паказчыкаў працы парадства ў апошнія гады дазволіла ўкласці значныя сродкі і ў абнаўленне

Рэспубліканскае транспартнае ўнітарнае прадпрыемства «Беларускае рачное парадства» заснавана 80 гадоў таму, у 1931 годзе.

Нядаўна, у ліпені, у Дзень работнікаў воднага транспарту, прадпрыемства адзначыла свой юбілей. Сёння ў склад парадства ўваходзіць 8 рачных портаў: Брэст, Гомель, Рэчыца, Мазыр, Пінск, Міхасьвічы, Бабруйск, Магілёў. Начальнік РТУП «Беларускае рачное парадства» Генадзь Цэнцер гаворыць, што ў апошнія гады абазначыўся ўстойлівы рост па асноўных паказчыках, якія характарызуюць працу Беларускага рачнога парадства, а канкрэтна — рост аб'ёму перавозкі грузаў і перагрузачных работ.



Пасяджэнне асацыяцыі кіраўнікоў Мазырскага раёна на базе РТУП «Беларускае рачное парадства».

НА ХВАЛЯХ БЕЛАРУСКІХ РЭК

— За першае паўгоддзе аб'ём перавозак грузаў склаў практычна 2,3 млн тон — гэта 113,2% да адпаведнага леташняга перыяду, аб'ём перавозак пасажыраў — практычна 80 тыс. чалавек (109,8%). Выручка ад рэалізацыі склала амаль 37 млрд рублёў (141,3%), а прыбытак — 4,8 млрд рублёў (152%). Рэнтабельнасць — 19,3% (+1,2 п.п.). Сярэднямесячная зарплата склала больш за 1 400 000 рублёў (124,8% да адпаведнага перыяду 2010 года). Аб'ём інвестыцый у асноўны капітал вырас на 261,6% і склаў 2,7 млрд рублёў.

Пасажырскага флоту для развіцця турыстычнай дзейнасці. — Гэтае пытанне было актуальным для нас у перыяд падрыхтоўкі да сёлетаўня навігацыі. — адзначае начальнік РТУП «Беларускае рачное парадства» Генадзь Цэнцер. — У выкананне зацверджаных Міністэрствам транспарту планаў па развіцці турыстычнай дзейнасці і добраўпарадкаванні тэрыторыі ішчы да навігацыі былі праведзены работы па рамонтна-мадэрнізацыі і пераабсталяванні ўсіх пасажырскіх цеплаходаў парадства, набыта 16 адзінак маламернага флоту, да адрэцыц пляжнага сезона на Мінскім моры, у Брасце і Гомелі аднавілі працу пункты пракату лодак і катамаранаў, былі распрацаваны новыя турыстычныя маршруты з выкарыстаннем пасажырскіх цеплаходаў.



Рачны порт, Мазыр.

Пасажырскі флот Беларускага рачнога парадства цяпер налічвае 10 адзінак. Гэта 3 пасажырскія цеплаходы пасажыраўмяшчальнасцю 243 чалавекі, якія базуюцца ў рачных портах Брэст, Пінск і Гомель. 2 цеплаходы, разлічаныя на 60 чалавек кожны, знаходзяцца ў гомельскім порце. Цеплаход «Ведрыч» прышвартаваны ў порце Рэчыца, а цеплаход «Світанак» — у порце Магілёў. З гэтага года там жа пачала працаваць плаўверанда «Хвалы». Пасля 20-гадовага перапынку летас аднавіўся рух па маршруце Мазыр—Тураў пасажырскага цеплахода «Палессе» Ніжне-Трыпцкага прадпрыемства водных шляхоў. На Мінскім моры працуюць цеплаходы «Вілія» і «Свіслач», разлічаныя на 98 і 40 чалавек адпаведна.

— Мы не сумняваемся, што развіццё воднага турызму забяспечыць не толькі шмат уражанняў і добры настрой для на-

гэты від транспарту будзе запатрабаваны. Тым больш што ўжо цяпер тэлефонуецца з розных гарадоў краіны — цікавацца, як арганізаваць прагулячныя рэйсы па рацэ з начоўкай і харчаваннем.

Гэтыя і іншыя інфармацыя была агульна падчас пасяджэння асацыяцыі кіраўнікоў Мазырскага раёна, якая прайшла на базе Рэспубліканскага транспартнага ўнітарнага прадпрыемства «Беларускае рачное парадства».

— Штомесяц мы знаёмімся разам з усімі кіраўнікамі, якія ўваходзяць у асацыяцыю, са станам спраў па прамысловых прадпрыемствах Мазырскага раёна, — адзначае старшыня Мазырскага райвыканкама Яўген Адаменка. — Гэта вельмі карысна для ўсіх бакоў стасункаў.

Згодны з Яўгенам Буніславічам і старшыня грамадскай асацыяцыі кіраўнікоў Андрэй Макушышкін, які займае пасаду генеральнага дырэктара ЗАТ «Ма-

зырскі раён» Яўген Адаменка, які займае пасаду генеральнага дырэктара ЗАТ «Ма-

зырскі раён» Яўген Адаменка, які займае пасаду генеральнага дырэктара ЗАТ «Ма-

СОЛЬ З'ЯМЛІ ПАЛЕСКАЙ



Генеральны дырэктар Міхаіл Мікалаевіч ЛІТВІН.

Пуд солі разам з'есці

— Мы выконваем усе паказчыкі па паўгоддзі 2011 года, аб'ём вытворчасці вырас на 10% да паказчыкаў леташніх. У нас станючыся салда знешнеэканамічнай дзейнасці — вышэйшае за \$15 млн, рэнтабельнасць продажаў — 26,1%. Чысты прыбытак за паўгоддзе — каля Br22 млрд рублёў. Прадукцыйнасць працы складае каля 145%.

Міхаіл Мікалаевіч ганарыцца прадпрыемствам, якое ўзначальвае 10 гадоў. Між іншым, стаж кіраўніка ў яго куды большы. Сёлета чвэрць стагоддзя, як ён на пасадзе дырэктара. Але ж спачатку тут, у Мазыры, узначальваў завод жалезабетонных вырабаў — якая адпавядае з першай прафесійнай, інжынера-будаўніка. Аднак пасля таго, як у 2000 годзе закончыў акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь і атрымаў дадатковую эканамічную адукацыю, атрымаў новае прызначэнне на прадпрыемства зусім іншай галіны — харчовай.

— Гэта ж іншая сфера, і я тады крыху баўся, але эканамічныя веды і новыя падыходы дазволілі зразумець, як і куды ісці... Таму сёння мы маем станючыя эканамічныя вынікі.

Хлеб ды соль — і абед пайшоў

Дарэчы, ААТ «Мазырсьоль» — адно з самых маладых прадпрыемстваў у сваёй галіне. Яно было заснавана на базе велізарных рэсурсаў каменнай солі, адкрытых у 1975 годзе недалёка ад горада Мазыра. Ну а само прадпрыемства было ўведзена ў эксплуатацыю ў снежні 1982 года і налета рытуецца адзначыць 30-годдзе.



Сушыльшчык харчовых прадуктаў Ігар БОББ настройвае параметры работы газасорбывага аграгата.

— Калі 10 гадоў таму на пытанне: «Дзе працуеш?» адказваў «На сользаводзе», людзі звычайна рэагавалі расчаравана працяглым: «А-а-а... на сользаводзе...» А цяпер адказ гучыць зусім інакш, з гонарам. «Так! На сользаводзе!» — усміхаецца генеральны дырэктар ААТ «Мазырсьоль» Міхаіл Літвін. Спраўды, за апошнія

насіці сістэме якасці ISO 9001, HASPP, што пацвярджае высокую якасць прадукцыі. Таксама ўкаранены міжнародныя сертыфікаты ISO 14000, ISO 18000, OHSAS 18001. Прадукцыя прадпрыемства адзначана самымі высокімі ўзнагародамі на міжнародных конкурсах.

Трэба хлеб-соль памятаць

Па рэкамендацыі медыкаў і сумесна з імі камбінат на аснове базавага гатунку солі «Палессе» асаю вылучыў розныя віды солі, кожны з якіх дзякуючы адмысловым дадаткам мае ўнікальныя ўласцівасці.

Генеральны дырэктар ААТ «Мазырсьоль» атрымаў званне «Чалавек справа» і дыплом лаўрэата конкурсу ў мінімаліні «За павышэнне прэстыжу маркі «Зроблена ў Беларусі» ад бізнес-часопіса «Справа».

Здабычы солі экстра «Палессе» адбываецца са свідраваным вымываннем солевага пласта пітной вадоў з глыбіні 650-1200 метраў. Пасля таго гатуюць насытыныя салыяныя раствары чысціцы ад механічных прымесякаў, соляў каліея і маганію і высушваюць у спецыяльных сушыльных устаноўках. Ад здабычы да фасавання да солі экстра «Палессе» рука чалавека не даражэцца. Першы, хто бярэ прадукцыю прадпрыемства рукамі — неспраўна спажывец.

Для чалавека зусім не абякава, якой якасць прадукцыі ён спажывае. Гэта тычыцца і павааранай солі. Калі ўлічыць, што ў солевых пластах і ў рапе салыяны аезд могуць знаходзіцца розныя прымешы, якія часцяком з'яўляюцца шкоднымі, становіцца зразумелым, чаму на харчовыя мэты выкарыстоўваюць толькі высакікасную выварную соль, такую, як мазырская.

ААТ «Мазырсьоль» валодае міжнароднымі сертыфікатамі адпавед-

10 гадоў тут усё змянілася радыкальна. Як асноўны сацыяльны паказчык — якасць кадраў, якая на ААТ «Мазырсьоль» — мінімальная. Пры гэтым зарплата дастаткова высокая — за паўгоддзе сярэдняя склапа 2 мільёны 150 тысяч рублёў. За леташні год была каля 1 700 000.



Думаў не думаў, а лепш хлеб-соль не прыдумаеш

— Між іншым, нашы касметычныя солі на парадкаў танней, чым замежныя. Увогуле ж на базе солі экстра «Палессе» мы выпускаем больш за 50 відаў прадукцыі, — здзіўлена разнастайнасцю вырабаў генеральны дырэктар ААТ «Мазырсьоль» Міхаіл Літвін. — Гэта не толькі соль з такімі мікрадабавкамі, як ёд і фтор. Мы выпускаем два віды прыправы, якія карыстаюцца вялікім поштытам. У іх няма ні ароматызацый, ні ўзмацняльнікаў смаку, ніякіх «Е». Гэта экалагічны прадукт. У адным з прыправаў «Для пасолы сала па-вясковому». І я, і мая жонка дома ўсё робім толькі са сваімі прыправамі! Адначасна для мяснотнай прамысловасці мы наладзілі выпуск пасалачна-нітраванай сумесі.

Цяпер мы пачалі актыўна асвойваць рынак солі ў таблетках, прызначанай для змякчэння вады. Сёння ёсць карыстацкая інструкцыя многія казельныя, дзе ёсць спецыяльныя сістэмы водападрых-

тоўкі. Такія таблеткі закладваюцца ў спецыяльныя абсталяванні і павінны растаўляцца з пэўнай хуткасцю. Цяпер у суткі мы вырабляем каля 110 тон таблетаванай солі. Калі 5 гадоў таму ў гэтым напрамку мы рабілі толькі першы крок, цяпер гэты рынак развіваецца самімліным чынам. Такія соль на 70% даражэй за звычайную. Плануем мы выпускаць і новыя віды прадукцыі, у тым ліку марскую соль і гэтак далей. Што тычыцца ўпакоўкі — тут усё робім па жаданні спажывецца. Гэта і невялічкія паходныя сальнікі, экалагічна чыстыя кардонныя ўпакоўкі, поліпэтыленавыя пакеты, слонкія самыя розныя і гэтак далей... Пакупнік заўсёды можа выбраць тое, што больш зручна нават мяне. Прыкладна 70-80 тысяч тон нашай солі ў год спажываецца ў Беларусі (гэта крыху больш за 20%), так што каля 80% ідзе на экспарт.

Штодзённае індывідуальнае спажыванне солі вар'іруецца ад жыццёвага мінімуму 0,5 г да 10 г. Штодзённае соль паступае ў арганізм з прадуктамі харчавання. Соль выконвае вельмі важную функцыю ў чалавечым арганізме: яна падтрымлівае гідрамінеральную раўнавагу і рэгулюе ціск і аб'ём крыві.

увасабленне еўрапейскага вопыту на нашай зямлі. Летас увары ў дзеянне газасорбывае аграгата, што дазваляе гаварыць аб асаю аўтобусу ААТ «Мазырсьоль». Таксама тут ёсць добрая сталова з разнастайным асартыментам і кулінарыя. Дарэчы, і на самім прадпрыемстве абсталяваны сучасныя пакоі для прыёму ежы, у якіх ёсць мікрахвалевыя печкі і ўсё, што неабходна, каб з камфортам адпачыць і паесці. У Мазыры ёсць інтэрнат прадпрыемства, пры якой знаходзіцца свой спартыўны комплекс, які карыстаецца поштытам не толькі ў супрацоўнікоў, але і ва ўсіх жыхароў горада над Прыпяццю. Менавіта ў гэтым спарткомплексе займаецца валебольная каманда «Жамчужына Палесса». Ёсць там таксама многа платных груп для аматараў фізкультуры. Па-рапейску на балансе прадпрыемства — дзіцячы садок №34.

НА ХЛЕБЕ, НА СОЛІ ДЫ НА ДОБРЫМ СЛОВЕ

Дарэчы, прадпрыемства знаходзіцца недалёка ад Мазыра. Супрацоўнікі дабраюцца на працу не на рэйсамым транспарце — іх забіраюць аўтобусы ААТ «Мазырсьоль». Таксама тут ёсць добрая сталова з разнастайным асартыментам і кулінарыя. Дарэчы, і на самім прадпрыемстве абсталяваны сучасныя пакоі для прыёму ежы, у якіх ёсць мікрахвалевыя печкі і ўсё, што неабходна, каб з камфортам адпачыць і паесці. У Мазыры ёсць інтэрнат прадпрыемства, пры якой знаходзіцца свой спартыўны комплекс, які карыстаецца поштытам не толькі ў супрацоўнікоў, але і ва ўсіх жыхароў горада над Прыпяццю. Менавіта ў гэтым спарткомплексе займаецца валебольная каманда «Жамчужына Палесса». Ёсць там таксама многа платных груп для аматараў фізкультуры. Па-рапейску на балансе прадпрыемства — дзіцячы садок №34.

Соль выконвае фундаментальную функцыю ў вышэйшай нервовай дзейнасці, дазваляе працаваць для перадачы і атрымання інфармацыі, і пры працы сэрца, паколькі мускульная нервовыя ўздзеянні.

Акрамя таго, мы аздараўляем сваіх людзей. — Міхаіл Мікалаевіч расказавае пра сацыяльныя праграмы ААТ «Мазырсьоль». — Усё лета вывозім людзей на нашым аўтобусе на Азоўскае мора. Між іншым, салыная вытворчасць абсалютна бяшкрод-

Хлеб-соль не прыдаюцца

ААТ «Мазырсьоль» — адно з наймалодшых прадпрыемстваў, якое сябе забяспечвае электрычнай энергіяй. Раскавае аб праграме энергазберажэння генеральны дырэктар Міхаіл Літвін: — Палічы газ, каб сушыць соль — гэта ўсё роўна, што грошы для гэтай жа мэ-

ты палічы. А так — вырабляецца электраэнергія і адначасова соль сушыцца. Такое ўвабленне еўрапейскага вопыту на нашай зямлі. Летас увары ў дзеянне газасорбывае аграгата, што дазваляе гаварыць аб асаю аўтобусу ААТ «Мазырсьоль». Таксама тут ёсць добрая сталова з разнастайным асартыментам і кулінарыя. Дарэчы, і на самім прадпрыемстве абсталяваны сучасныя пакоі для прыёму ежы, у якіх ёсць мікрахвалевыя печкі і ўсё, што неабходна, каб з камфортам адпачыць і паесці. У Мазыры ёсць інтэрнат прадпрыемства, пры якой знаходзіцца свой спартыўны комплекс, які карыстаецца поштытам не толькі ў супрацоўнікоў, але і ва ўсіх жыхароў горада над Прыпяццю. Менавіта ў гэтым спарткомплексе займаецца валебольная каманда «Жамчужына Палесса». Ёсць там таксама многа платных груп для аматараў фізкультуры. Па-рапейску на балансе прадпрыемства — дзіцячы садок №34.

НА ХЛЕБЕ, НА СОЛІ ДЫ НА ДОБРЫМ СЛОВЕ

Дарэчы, прадпрыемства знаходзіцца недалёка ад Мазыра. Супрацоўнікі дабраюцца на працу не на рэйсамым транспарце — іх забіраюць аўтобусы ААТ «Мазырсьоль». Таксама тут ёсць добрая сталова з разнастайным асартыментам і кулінарыя. Дарэчы, і на самім прадпрыемстве абсталяваны сучасныя пакоі для прыёму ежы, у якіх ёсць мікрахвалевыя печкі і ўсё, што неабходна, каб з камфортам адпачыць і паесці. У Мазыры ёсць інтэрнат прадпрыемства, пры якой знаходзіцца свой спартыўны комплекс, які карыстаецца поштытам не толькі ў супрацоўнікоў, але і ва ўсіх жыхароў горада над Прыпяццю. Менавіта ў гэтым спарткомплексе займаецца валебольная каманда «Жамчужына Палесса». Ёсць там таксама многа платных груп для аматараў фізкультуры. Па-рапейску на балансе прадпрыемства — дзіцячы садок №34.

НА ХЛЕБЕ, НА СОЛІ ДЫ НА ДОБРЫМ СЛОВЕ

Дарэчы, прадпрыемства знаходзіцца недалёка ад Мазыра. Супрацоўнікі дабраюцца на працу не на рэйсамым транспарце — іх забіраюць аўтобусы ААТ «Мазырсьоль». Таксама тут ёсць добрая сталова з разнастайным асартыментам і кулінарыя. Дарэчы, і на самім прадпрыемстве абсталяваны сучасныя пакоі для прыёму ежы, у якіх ёсць мікрахвалевыя печкі і ўсё, што неабходна, каб з камфортам адпачыць і паесці. У Мазыры ёсць інтэрнат прадпрыемства, пры якой знаходзіцца свой спартыўны комплекс, які карыстаецца поштытам не толькі ў супрацоўнікоў, але і ва ўсіх жыхароў горада над Прыпяццю. Менавіта ў гэтым спарткомплексе займаецца валебольная каманда «Жамчужына Палесса». Ёсць там таксама многа платных груп для аматараў фізкультуры. Па-рапейску на балансе прадпрыемства — дзіцячы садок №34.

НА ХЛЕБЕ, НА СОЛІ ДЫ НА ДОБРЫМ СЛОВЕ

Дарэчы, прадпрыемства знаходзіцца недалёка ад Мазыра. Супрацоўнікі дабраюцца на працу не на рэйсамым транспарце — іх забіраюць аўтобусы ААТ «Мазырсьоль». Таксама тут ёсць добрая сталова з разнастайным асартыментам і кулінарыя. Дарэчы, і на самім прадпрыемстве абсталяваны сучасныя пакоі для прыёму ежы, у якіх ёсць мікрахвалевыя печкі і ўсё, што неабходна, каб з камфортам адпачыць і паесці. У Мазыры ёсць інтэрнат прадпрыемства, пры якой знаходзіцца свой спартыўны комплекс, які карыстаецца поштытам не толькі ў супрацоўнікоў, але і ва ўсіх жыхароў горада над Прыпяццю. Менавіта ў гэтым спарткомплексе займаецца валебольная каманда «Жамчужына Палесса». Ёсць там таксама многа платных груп для аматараў фізкультуры. Па-рапейску на балансе прадпрыемства — дзіцячы садок №34.



Прыёмзататчык Алена ВОЎК, загадчыца склада Людміла МАКАРЧУК і кантраляёр АТК Святлана КАЖАДУБ на складе накіпальніку гатовай прадукцыі.

ЗВЯЗДА 30 жніўня 2011 г.

Вось на што ў першую чаргу звяртае сваю ўвагу працоўны калектыв адкрытага акцыянернага таварыства «Мазырская швейная фабрыка «Надэкс».

Назва «Надэкс», — сказала Тамара Мікалаеўна, — прыдуманая самім калектывам, і азначае яна адно — надзейнае ў эксплуатацыі (усё тое, што мы вырабляем).

Прадпрыемства мае даўнюю гісторыю. Створана яно было ў 1944 годзе пасля вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх акупантаў.

нішу сярод іншых фірмаў лёгкай прамысловасці нашай краіны. — Тамара Мікалаеўна, мы былі сведкамі таго, як у адной з гомельскіх крамаў гасці з суседняй Чарнігаўшчыны выбіралі дзіцячае адзенне для школьнікаў.

— І што гэта за тавар? — Наш асартымент — сарочкі мужчынскай, хлопчуковай школьнага і дашкольнага ўзросту і адзенне жаночае — разнастайныя блузы, тунікі, сукенкі, са-тоі казю, заду цыгніка.

Што рабіць гэта няпроста, зра-зумеў усім, бо тут трэба адчуваць, што на той ці іншы момант з'яўляецца модным, актуальным і адначасова прымальным па цене.



Швачкі Наталля ІЛЬІНА, Вольга БІЧАН і Наталля ШАХЛАН дэманструюць школьны асартымент прадпрыемства.



Дырэктар Тамара Мікалаеўна БРЭЛЬ.

МОДА, ЭЛЕГАНТНАСЦЬ, ЯКАСЦЬ

прыемстве стала добрым правілам распрацоўваць калектыву вопраткі на паўгода наперад. Указаным выліка праца выпадае на эксперыментальны цэх, які з'яўляецца свайго роду мазагавым цэнтрам прадпрыемства і якім кіруе вопытны спецыяліст Кацярына Ярмаленка.

Пасля гэтага вырабляюцца адпаведныя ўзоры адзення, якія абмяркоўваюцца на пасяджэннях мастацкай рады. Здаецца, што нешта адразу не прымаецца, патрабуе пэўных змен, дапрацовак.

Вядома, ставіць задачы па абнаўленні асартыменту прадукцыі немагчыма без адпаведнай матэрыяльна-тэхнічнай базы, не маючы парка сучаснага абсталявання.

нічнае пераўзбраенне было зроблена 320 мільёнаў рублёў.

— Пра ўсім гэтым ці не выйшлі з умішту на вашым прадпрыемстве звычайныя людзкія? — спыталі мы дырэктара фабрыкі.

— Яны заўсёды выкарыстоўва-



Майстар Вольга ГУСАК і швачка Людміла НЕУМЯРЖЫЦКАЯ працуюць над кашулямі для школьнікаў.



Швачка Святлана БОНДАР і другім пашывальнічым цэху робяць экспертныя заказы — шьце кашулі для нямецкіх маракоў.

пасля заканчэння сплатку Мінскага тэхналагічнага тэхнікума, а потым Віцебскага інстытута лёгкай прамысловасці.

Працавала майстрам, тэхнолагам, старшым начальнікам цэха, галоўным інжынерам, шьцьце гадоў з'яўляецца дырэктарам.

Зараз у калектыве 740 чалавек. Натуральна, што большасць у ім — жанчыны. Не кожны можа вытрымаць складаную работу швачак.

НАШ АДРАС: 247760, Гомельская вобласць, г. Мазыр, вул. Прылетарская, 51. E-mail: info@nadex.by

ПРАДУКЦЫЯ — СМАЧНАЯ І ГАЛОЎНАЕ, КАРЫСНАЯ!



Як дасягаюцца такія выдатныя якасці яе, мы гутарым з дырэктарам прыватнага ўнітарнага прадпрыемства «Мазырскія малочныя прадукты» Галінай КУДЗІНАЙ



Дырэктар Галіна КУДЗІНА.

ПРАДСТАЎЛЯЕМ СУРАЗМОЎЦУ Нарадзілася ў Петрыкаўскім раёне, сярэдняю адукацыю атрымала ў адной са школ горада Мазыра, а вышэйшую — на эканамічным факультэце Інстытута народнай гаспадаркі імя Куйбышава ў Мінску.

Старанную, энергічную і ініцыятыўную работніцу адразу прыкметлілі і прызначылі спачатку галоўным эканамістам саўгаса «Капаткевічы», а затым кіраўніком саўгаса «Лучынь», пасля чаго Галіна Міхайлаўна ўзначаліла ўпраўленне сацыяльна-агравага забеспячэння Петрыкаўскага райвыканкама.

ТАКАЯ ЗАГАДКАВАЯ РАЖАНКА Наша знаёмства з вышэйзгаданым суб'ектам гаспадарання пачалося, можна сказаць, яшчэ да таго, як мы наведвалі прадпрыемства. А менавіта, з паходу ў адзін з універсамі горада над Прыпяццю, дзе мы купілі біяражанку «Біфімакс».

ПАКАШТАВАЛІ ЯЕ, ГАЛІНА МІХАЙЛАЎНА, ВЕЧАРОМ У ГАСЦІНІЦЫ І зрабілі такую выснову: выдатны прадукт — палычыкі абліжаш! Без усялякага перабольшвання.

НА ЛЮБЫ ГУСТ Прадпрыемства «Мазырскія малочныя прадукты» бярэ свой пачатак у паслява-



Апаратчык пастэрызавання Таццяна ДУБЦЬКАЯ і зменны майстар Ірына ДЗІКАН на лініі па перапрацоўцы малака.

ВітвіТэхналогіям метадам сквашвання тапльнага малака чыстымі культурамі тэрмафільных стрэптакокаў. Біяражанка «Біфімакс» узабагачана суміш бактэрыяльным канцэнтратам біфідабактэрыяў.



Начальнік вытворчай лабараторыі Ніна ЧАРКОВА і лабарант хіміка-бактэрыялагічнага аналізу Святлана БЕРАЧОСКАЯ.

енны перыяд і за 65 гадоў існавання некалькі разоў мяняла сваю назву. На працягу гэтага часу тут шліфавалася тэхналогія, адпрацоўваліся новыя прыёмы, мадэрнізаваліся абсталяванне. Сёння гэта высокатэхналагічнае прадпрыемства, якое спецыялізуецца на выпуску цэльнамалочнай прадукцыі ў такім аб'ёме, што ўдзельная вага яе складае 94 проценты.

І куды пастаўляюцца вашы тавары? — На знешнія рынкі. Большая частка іх паступае ў крамы горада Мазыра і населеных пунктаў раёна. Развіваем мы і сваю фірменную гандлёвую сетку ў шаснаццаці крамах Мазыра, Нароўлі і Ельска: ёсць такія і ў Гомелі.

ГАЛОЎНЫ КРЫТЭРЫЙ — ЯКАСЦЬ — Расказнае вамі сведчыць у першую чаргу аб тым, што ваша прадукцыя — высокая якасці, таму яна і карыстаецца шырокім попытам. Згодны? — А чаму не? Усё — так. Мы ўкраіналі сістэмы якасці вытворчасці малочна-наісных прадуктаў на аснове іх бліскі (НАССР), маем акалічаны пашпарт прадпрыемства і ўсе сер-

тыфікаты, і зараз перад намі стаіць стратэгічная задача — выйсці на міжнародныя стандарты, каб дабіцца адкрыцця рынку іншых краін.

НАШУ ДУМКА, ГАЛІНА МІХАЙЛАЎНА, НЕЛЬГА АСРЭЧВАЦЬ ТОЙ ФАКТ, што не апошняю роллю ў выпуску дабротнай прадукцыі адзірае тэхнічны аспект, які якасць зыходнай сыравіны. Хто з'яўляецца вашым партнёрам у гэтай справе? — Вы маеце рацыю. Складніку паслявапрацыйнай работы прадпрыемства — некалькі. І адзін з іх — належная якасць сыравіны. Сёння мы базіруем на трох сыравінных зонах — КСУПад і СВК Мазырскага, Нараўлянскага і Ельскага раёнаў, якія і з'яўляюцца нашымі дзелавымі партнёрамі.



Контроль за якасцю дзіцячых малочных прадуктаў праводзіць лабарант хіміка-бактэрыялагічнага аналізу Алена ЛЯГУН.

І якія тады вашы дзеянні? — Дапамагам сваім партнёрам



Таваравед Міхаіл ДЗІКАН з узнагародамі прадпрыемства.

набываць мыйныя сродкі, камплектаваць лабараторыі неабходнымі прыборамі і абсталяваннем і г.д. Сёлета, напрыклад, на гэтыя мэты мы выдзелілі ім звыш ста мільёнаў рублёў. Яшчэ раз засяроджваю ўвагу на тым, што высокая якасць прадукцыі — наш галоўны крытэры.

— Галіна Міхайлаўна, знаёмчыся з вашым прадпрыемствам, заўважылі, што ў цэхах шмат новага абсталявання, відэа слэды мадэрнізацыі вытворчасці, што сведчыць пра націсак; у справу ўкладзена нямяла інвестыцый. Раскажыце пра гэта.

— Кожнаму зразумела, што без надзейнага абсталявання дасягненне высокага рытму вытворчасці, абнаўлення яе ў тэхнічным плане і выпуску якаснай прадукцыі немагчыма.

ЗДАРОВЕ ЛЮДЗЕЙ — НАШ КЛОПАТ — Галіна Міхайлаўна, якую б праблема вы хазелі закрануць на старонках нашай газеты? — Я хачу звярнуцца да работнікаў сістэм адукацыі, аховы здароўя — бальніц, санаторыяў, проста пакунікоў, каб яны засяродзілі сваю ўвагу на нашых навічках, якія вельмі карысныя для здароўя. А менавіта на біяпрадуктах — гэта «Біфітат» (прадукт лячэбна-прафілактычных кісламалочных дыяцэінаў і лячэбнага харчавання ў ўзросце ад аднаго года, дашкольнага і школьнага ўзросту, а таксама дарослых) і «Віетачка-сямікветачка» («Дзвекі-сецікветкі») для дзіцячага харчавання.

«БІФІТАТ» ПРЫМІНЯЮЦЬ: — пры анеміі, рахіце, дызэнце, гіпатэрыі, іншых праявах алергіі, у тым ліку харчовай; — пры вострых кішчэчных інфекцыях; — пры кішчэчных дысфункцыях у выніку дызбактэрыізу кішчэчнай; — пры любым пачыненні прымяненнем антыбіятыкаў і іншых хімікатаў тэрмафільных прэпаратаў; — пры комплексным лячэнні анкалагічных захворванняў з прымяненнем інтэнсіўнай прамянёвай хіміятэрапіі; — у гінекологіі пры лачэнні запаленчых працэсаў, а таксама перадавай падрыхтоўцы цярпажы.

«КВЕТАЧКА-СЯМІКВЕТАЧКА» Выпуск гэтых біяпрадуктаў для дзіцячага харчавання ад аднаго да трох гадоў на нашым прадпрыемстве асвоены ўпершыню ў Беларусі. Віды яго наступныя: — з фруктозай 3,2-працэнтнай тлустасці; — з фруктозай і яблычным піюра 3,2-працэнтнай тлустасці; — з фруктозай і ванілію 3,2-працэнтнай тлустасці.

дзяцім узрасту 1 — 3 гады — два прыёмы ў суткі па 150—200 мл; 4 — 6 гадоў — два прыёмы па 200 мл; ад 7 гадоў — два прыёмы па 250 мл.

Дзецім ад аднаго года «Біфітат» трэба ўводзіць з 50—100 мл, дасягаючы неабходнага разавога і сутачнага аб'ёму на працягу 3—5 дзён.



Матэрыялы старонкі падрыхтавалі Віктар БОЙКА, Алена ДУЖАНОК, Аляксей СУПРУН (фота).

УНН 490419919



Дырэктар
Уладзімір ЦЫРУЛЬНІК.

— Значыць, у вас ідэальна наддана паточнае «лячэнне» аўта-транспарту? — спыталі мы ў дырэктара Уладзіміра Цырульніка.

— Не зусім так, — адказаў ён. — Справа ў тым, што назва «аўтарамонтны завод» апошнім часам не адлюстроўвае сутнасці прадпрыемства. Завод не адпавядае, так бы мова, сваёму прызначэнню, хоць сёння ён шырока вядомы за межамі рэгіёна. Праз нейкі час будзе зменены і назва прадпрыемства, і яго гандлёвы знак.

Вось такая праэбула нашай размовы з дырэктарам. Уладзімір Міхайлавіч апавадзіў далей пра наступнае. Калектыву невядомы, каля духот чалавек працуе тут, а прадпрыемства мабільнае і займаецца яго машынабудаваннем і металаапрацоўкай. Спецыфіка работы заключаецца ў першую чаргу ў тым, што яно вырабляе даволі шырока асартымент запчастак для аўтамабільнай, трактарнай, сельскагаспадарчай і іншай тэхнікі, вытворцамі якой з'яўляюцца буйнейшыя прадпрыемствы рэспублікі — «Мінскі трактарны завод», «Гомсельмаш», «Мінскі аўтамабільны завод», «Мазырскі машынабудавальны завод». Выконвае заказы «Беларускалія», Мазырскага НПЗ, іншых прад-

прыемстваў рэспублікі, якія адпраўляюць сваю прадукцыю таксама на рынкі краін СНД і далёкага замежжа.

— Атрымліваецца, што вы як быццам працуеце на іх канвееры? — Можна сказаць і так. Мы ўваходзім у сістэму Міністэрства транспарту і камунікацый Рэспублікі Беларусь і лічым сябе раўнапраўнымі ўдзельнікамі прамысловых праграм народнагаспадарчай комплексу тых прадпрыемстваў, якія адносяцца да Міністэрства прамысловасці. І тым самым адноўваемся ад Гомельскага, Слонімскага і Барысаўскага аўтарамозаводаў.

— І якія ж запчасткі часткі вырабляюцца на прадпрыемстве? — Асартымент прадукцыі даволі шырокі, больш за трыццаць найменшых. Пераважаюць усе іх не буду, назаву толькі некаторыя: шасцёрні, розныя валы, дыскі, паўвосі і г.д. Яны знаходзяць сваё прымяненне таксама ў дарожна-будавальнай, аўтарэйдэрнай, сельскагаспадарчай тэхніцы і вырабляюцца на ўніверсальным металаапрацоўным абсталяванні. Дарэчы, у станочным парку задыягнавана звыш трысот тых адзінак.

Да сказанага раней хачу дадаць, што перапрафіляванне вытворчасці

Сёння, калі прадпрыемствы краіны ў сваёй дзейнасці па вядомых прычынах адчуваюць пэўныя цяжкасці, не кожны з іх можа рапартаваць, што не мае складскіх запасоў, што нават частка прадукцыі не залежваецца. А вось у адкрытым акцыянерным таварыстве «Мазырскі аўтарамонтны завод», калі мы знаёмліся са справамі калектыву, першачарговую ўвагу засяродзілі менавіта на гэтым пытанні: мы працуем з колаў, прадукцыя адпраўляецца адразу да спажыўцоў.



Адзін з лепшых працаўнікоў на прадпрыемстве спесар-інструментальшчык Александр ГЛАДКОВ узнагароджаны медалём «Пачэсны транспартнік».

работ кожным працаўніком, бо кожны этап вырабы прадукцыі знаходзіцца пад кантролем. Па-другое, я глыбока ўпэўнены, што кадры — гэта аснова завода, аснова якасці працы любога прадпрыемства. Яны ў нас сапраўды высокай кваліфікацыі. Для работнікаў усіх катэгорыяў створаны належны ўмовы для эфектыўнай працы, працягваюцца клопат аб іхніх бытавых пытаннях на вытворчасці.

— Уладзімір Міхайлавіч, калі ўжо пайшла размова пра якасць вашай прадукцыі, дык ці дасягнула яна экспертных паставак? — А як жа! Дзесяць працэнтаў яе ад валавога прадукту адпраўляем за межы рэспублікі. Літаральна гэтымі днямі пачынаем працаваць з такім найбуйнейшым вытворцам збожжаборачных камбайнаў Расіі, як «Ростсельмаш» і іншымі прамысловымі прадпрыемствамі некаторага рэгіёну гэтай краіны. А ў перспектыве — амбіцыйная заданя: пастарацца сертыфікаваць усю прадукцыю з тым, каб дасягнуць удзельнай вагі экспарту 50 працэнтаў.

— Належкі будзе? — Вядома ж. У нас маюцца рэзервы для гэтага, якія і трэба будзе прывесці ў дзейнасць.

— Бываюць на розных прадпрыемствах, нярэдка даводзіцца чуць пра тое, што ў іх вялікі знос абсталявання. А як у вас? — Фізічны і маральны знос абсталявання — гэта спадчына мінулых гадоў. Даволі працяглы час абнаўленне яго ажыццяўлялася на нашым прадпрыемстве нікімі тэмпамі, сёння ж урэшце яго, можна сказаць, належны. Гэта наш, бадай што, галоўны крытэры. Ды мяркуючы самі. У нас украінская і дзейнічае сістэма менеджменту якасці ІСО—9001, і мы праводзім пастаянны кантроль за захаваннем рэпаменту гэтага стандарту і аўдыту, які праводзіцца нашымі партнёрамі па нашых жа заказах. І што гэта дае? Трымаем пад кантролем усе тэхналагічныя працэсы на вытворчасці. Да таго ж мы, асабліва сёлета, знайшлі магчымасць правесці мадэрнізацыю асноўных тэхналагічных магутнасцяў. У прыватнасці, за першае паўгоддзе накіравалі 800 мільянаў рублёў для набыцця металаапрацоўчай тэхнікі.

Сістэма менеджменту якасці дазваляе дайсці да якасці выканання



Галоўны тэхнолаг завода Аляксандр КУРМАЗ (сядзіць) і інжынер-тэхнолаг Міхаіл НОВІКАУ праектуюць загатоўку дэталі да БелАЗа.

дырэктара, пасля чаго ўзначалі яго. Без адрыву ад вытворчасці займаўся навуковай працай і быў прыняты ў шэрагі членаў-карэспандэнтаў Беларускай інжынернай акадэміі, павысіў сваю кваліфікацыю ў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

Паўны час у Мінску быў кіраўніком кампаніі «Міралекс» і, атрымаўшы прапанову Міністэрства транспарту і камунікацый працаваць на адной з адказных пасадаў на Мазырскім аўтарамонтным заводзе, адразу згадзіўся пераехаць у горад над Прыпяццю.

— Па ўсім відаць, што вы праішлі добрую школу ў плане арганізацыі вытворчасці, камерцыйнага менеджменту і ўзаемадзеяння са службамі вышэйшых інстанцый, мадзе багаты практычны вопыт, хоць вам толькі 40 гадоў. Дык якое першае ўражанне засталася ў вас пасля знаёмства з новым для вас прадпрыемствам? — Стаўшы намеснікам дырэктара на эканоміцы і фінансах, а затым, праз некалькі месяцаў, дырэктарам, я дэталёва пазнаёміўся з вытворчасцю, і ў мяне засталася прыемнае ўражанне аб калектыве завода. Мой папярэднік Уладзімір Мікалавіч Са-



Старшы майстар вытворчага аддзела Генадзь НІКІЦІН і аператар станкоў з ПУ Уладзімір ІВАНЕНКА абмяркоўваюць тэхналогію вытворчасці дэталю.

байда, які больш 20 гадоў ўзначальваў прадпрыемства, і зараз працуе майм намеснікам па агульных пытаннях, многае зрабіў для таго, каб завод набыў вялікі вытворчы патэнцыял.

Як правіла, многія кіраўнікі заводаў фабрык, аб'яднаўшы ўносяць нешта новае ў іх працу. Прааналізаваўшы сітуацыю з пункту гледжання эканамічных і фінансавых пытанняў, я не стаў прыхільнікам нейкіх радыкальных змен, і тым не менш палічыў патрэбным узмацніць эканамічны і камерцыйны блокі завода, устанавіць устойлівыя эканамічныя сувязі з рэйсавым рынкі і зрабіць зрухі ў тэхналагічным напрамку, распрацаваўшы аперацыйны план мадэрнізацыі тэхналагічнага парка.

— Любога кіраўніка не ўпрыгожвае, калі ён не ўлічвае прапановы спецыялістаў, простых рабочых, а усё бярэ на сябе... — Мы не стрымліваем ініцыятыў ні менеджараў, ні спецыялістаў, якія прымаюць рашэнні на сваім узроўні, клопацімся аб тым, каб мы наладзілі аперацыйны абмен інфармацыяй, умацоўваем маральна-псіхалагічны клімат у калектыве.

— І гэта ўдаецца?



Шліфоўшчык Вадзім ІГЛІНСКІ.

— На маю думку, пэўныя аб'ектывыя цяжкасці і складанасці яго наступстваў, напэўна, адчулі многія калектывы, асабліва занятыя ў вытворчай сферы. І ў нас, вядома, маюцца пэўныя негатыўныя моманты росту адпаведных паказчыкаў у сабекошце тавараў.

— Як ажыццяўляецца ў калектыве сацыяльны пакет? — Клопат пра людзей — галоўны ў нашай дзейнасці, аб чым сведчыць

НАШ АДРАС:

ААТ «Мазырскі аўтарамонтны завод», 247760, Гомельская вобласць, г. Мазыр, вул. Акцябрская, 9, тэл. 8 (0236) 37 00 36, факс 8 (0236) 37 00 41, e-mail: info@marz.by

УНН 400094047



Токар Уладзімір КАНОПЛІЧ і вучача токара Аляксандр КАШВІЧ.

— Хочаце паглядзець, як ідзе ўборка збожжы? — Запытаў наш звяздоўскую брыгаду дырэктар гэтага камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства Уладзімір Жылін. — Тады едзем.

Наш маршрут — урочышча Сушавы, дзе, па словах Уладзіміра Васільевіча, працуе сем экіпажаў. Дарога туды ад цэнтральнай сядзібы прадпрыемства (аграгарадка Козенкі) недалёка, але вельмі адметная. Па-першае, хача б тым, што мы пабачылі два жылныя дамы, пабудаваныя за сродкі гаспадаркі, куды ўсялілі спецыялісты. Адзін — 12-кватэрны і другі — 20-кватэрны. Вядома ж, з усімі камунальнымі выгодамі. Справа ў тым, што ў КСУПе маюцца яшчэ і 54 дамы катэджнага тыпу, пабудаваныя па вядомай прэзідэнцкай праграме, толькі моладзь (а ў гаспадарцы яе, узрастам да 30 гадоў, амаль 60 працэнтаў ад агульнай колькасці працоўных) не надта хоча жыць там.

— Бачыце, якая вымахала, — захоплена пачаў даваць каментар Уладзімір Васільевіч. — І не толькі ў гэтым месцы. У нас гэтая культура займае плошчу ў дзве тысячы гектараў, а ўсё ўрочышча зямлі — 3 030 гектараў. Уявіце сабе, што нават сёння ў нас раскрыты сіласныя ямы, адкуль і завозім корм жыўё, што знаходзіцца на кругласучасным стойлавым утрыманні.

— Дык кожны ж тады кармавы адзінак нарыхтаваў вы летас? — Па 32 цэнтнеры на кожную фуражную карову. З кожнага гектара кукурузнага поля атрымалі 63 цэнтнеры тых кармавых адзінак.

МАЛАКО — ЭКСТРА-КЛАСАМ

Тут мы зробім неабходнае адступленне. Асноўнымі напрамкамі дзейнасці «Козенкі-Агра» з'яўляюцца вытворчасць і рэалізацыя малака, мяса буйной рагатай жывёлы і свіней, а таксама вырошчванне і продаж збожжа, бульбы, гародніны і рапса. Агульная плошча зямлі, бальнасць якіх ацэньваецца ў лічбу 24, складае 6 521 гектар, у тым ліку пад сельскагаспадарчыя ўгодкі адведзена 4 690 гектараў. Праўда, сёлета гораду Мазыру, вакол якога і знаходзіцца зямлі КСУПа, перададзена 250 гектараў.

Дык вось, у гаспадарцы маець-



Загадчыца фермы Таісія МАЛІБАНАВА правярае якасць малака ў лабараторыі.

Механізатары на жніве.

КСУП «Козенкі-Агра» РАДУЕ...

куды трэба. Палі чакаюць пераворвання.

— Сёлета як след мы правялі пасяўную, — расказвае далей Уладзімір Васільевіч. — Глебу заправілі як належыць, адной арганікі ўнеслі на кожны гектар звыш тысячы тон. Строга прытрымліваючыся тэрмінаў сябвы, тэхналагічных умоў правядзення яе, якасці насення збожжавых культур. Разлічвалі атрымаць з кожнага гектара па 45 цэнтнераў, але засуха, якая панавала некалькі тыдняў, паўплывала адмоўна на нашы спадзяванні. Калі б не запазыліся дажджы, усё было б добра.

Што праўда, то праўда. У тых дні, калі мы наведвалі гаспадарку, менавіта ўжо дажджы перахаджалі рытмічнай працы камбайнавых экіпажаў, якім даводзілася чакаць спрыяльных умоў надвор'я. Пад'язджаючы да іх на дырэктарскім легкавіку, мы заселі ў гразі, і шасці чалавекам давялося прыкласці сваю сілу, каб выцягнуць яе адтуль. Тут жа пабачылі, як пашыроў паля забуксаваў камбайн



Намеснік дырэктара Руслан ЮНІЦІК.

ца сем жывёлагадоўчых фермаў, у якіх налічваецца 4 565 гадоў буйной рагатай жывёлы (у тым ліку кароў — 1 491) і 1 453 свінін. 80 працэнтаў фінансавых сродкаў паўстае ярыз ад жывёлагадоўчай галіны. Летас гаспадарка заняла першае месца сярод гаспадарак вобласці, якія не маюць жывёлагадоўчых комплексаў, а сёлета за першае паўгоддзе ад рэалізацыі малака і мяса атрыманы прыбыткі суме 2 020 мільянаў рублёў. Рэнтабельнасць дасягнула лічбы 42 працэнты. За кошт таго, што 90 працэнтаў малака здаецца экстрэ-класам. Кожны дзень ад рэалізацыі яго ў касу КСУПа паступае 30 мільянаў рублёў.

На нашым шляху — малочна-таварная ферма на 600 жывёлін, уведзеная ў эксплуатацыю ў верасні мінулага года. крыху далей — яшчэ адна, якая была заплаванана пад знос. Але, калі летас гаспадарку наведваў старшыня райвыканкама Уладзімір Дворнік (зараз ён працуе старшынёй Гомельскага аблвыканкама), то паралі эканастраваў яе, выдаткаваўшы ў якасці дапамогі фінансы на набыццё шыферы і цэгля, што цалкам сябе апраўдала. І невыпадкова, што тут адбыўся абласны семінар з удзелам старшын і намеснікаў старшын райвыканкамаў, якія ўпэўніліся ў эфектыўнасці выкарыстання абноўленых жывёлагадоўчых забудаванняў.

КАЛІ БУКСЮНЫ КАМБАЙНЫ

Праехалі адно поле, другое, дзе расла збожжы. Салома ўжо ўбраная, зацокваная і адвезена

ніцтва паклапацілася аб стварэнні добрых умоў для працы. Абеды прывозіцца проста ў поле, да паслуг экіпажаў — душ, лазы і г.д. Кожны ведае вынікі працы за дзень і стараецца палепшыць іх.

Уладзімір Васільевіч пахвальнымі словамі адгукнуўся пра камбайнавы экіпажы. Адзін з іх ўзначальвае Дзмітрый Еужык, вельмі вопытны і гарачы да справы механізатар, які з'яўляецца адмысловым зваршчыкам і токарам. У яго самы стары збожжаборачны камбайн КЗС-7, першы з гомсельмашаўскіх. Але ён так адладжаны майстрам-механізатарам, што працуе як новы, бесперабойна. У памочніках у Дзмітрыя Васільевіча — яго сын Ігар. Па кіраванні гаспадаркі ён вучыцца ў сельгаскаледжы ў Калінкавічах і зараз тут праходзіць практыку. Пра неабходнасці хлопеч перахадзе на прэспадборшчык ПРФ-180 і за дзень выдае дзве нормы.

Імкненне быць наперадзе характэрна таксама для экіпажаў Мікаіла Хамутоўскага, Міхаіла Нікіціна, Паўла Верамейчыка, Аляксандра Саўчыка, Сяргея Кашыва.



Трактарыст Ігар ЕУЖЫК працуе ў гаспадарцы першы сезон пасля заканчэння ліцэнцыі.



Механізатары Сяргей МАТУСЕВІЧ і Іван АДАСЕНКА.

«Палессе», якому спатрэбілася дапамога іншага экіпажа.

— Вось на гэтым участку, — падключыўся да дырэктара гаспадаркі яе галоўны арганом Андрэй Кабаню, — мы атрымліваем па 35 цэнтнераў аўсу. А на суседнім — ён наогул вымак. Мы не гонімся за хуткімі тэмпамі ўборкі, але і не прамаруджваем. Галоўнае — убраць якасна, без страт. Такой складанай ўборкі мы не памятаем.

Механізатары стараюцца. Галоўны стымул — добры заробак: 150—200 тысяч рублёў за дзень. На якой яшчэ рабоце столькі атрымаеш? Тым больш што кіраў-

два раскідвалі арганікі. Да канца года намерана набыць магутны МАЗ. Прыкладаў таго, як значна апошнім часам абнавіўся парк машын і абсталявання на жывёлагадоўчых фермах, можна прыводзіць і далей.

— Ствараецца ўражанне, што вы задаволены работай свайго калектыву? — Уладзімір Васільевіч на жывёлагадоўчых фермах, можна прыводзіць і далей.

— Ствараецца ўражанне, што вы задаволены работай свайго калектыву? — Уладзімір Васільевіч на жывёлагадоўчых фермах, можна прыводзіць і далей.

Узяць, напрыклад, 27-гадовага Юніцкіга. Ён вырас у гаспадарцы да аднаго з кіраўнікоў яе. Быў механізатарам, з'яўляўся лепшым камбайнерам Гомельшчыны сярод моладзевых экіпажаў. Закончыў каледж, сельгасакадэмію і сваім творчым стаўленнем да справы заваяваў аўтарытэт. Каму трэба ў дапаможа, падкажа. Вельмі вопытная Ніна Васільевна, якая ў свой час ўзначальвала сельгаспрадпрыемства ў Ельскім раёне. Ды і пра іншых спецыялістаў магу гаварыць толькі добрае. Калі па нейкіх прычынах я некуды ад'язджаю на пэўны час, то ўпэўнены, што справы ў гаспадарцы не разладзіцца.

Сярэднямесячная зарплата ў КСУП «Козенкі-Агра» сёння складае паўтара мільёна рублёў. Па выніках працы за год кожны працаўнік атрымлівае 300 кілаграмаў збожжа, 200 — бульбы, два — меду і да 50 кіламетраў працы аўтатранспарту да пераказі грузаў. Штомесца работнікам сельгаспрадпрыемства выдаецца такі набор прадуктаў харчавання на 150 тысяч рублёў, як фарш, малако, яйкі, масла. Кожны ведае, што калі, барані Божа, будзе выпадак крадзяжы, то ўся брыгада будзе пазбаўлена пералічаных вышэй. Перш за ўсё — дысцыпліна і пардак.

Матэрыялы старонкі падрыхтавалі Віктар БОЙКА, Алена ДАУЖАНОК, Аляксей СУПРУН (фота).

НАШ АДРАС

247767, Гомельская вобласць, Мазырскі раён, в. Козенкі, вул. Леніна, 26, тэл./факс (0236) 39 46 56.

УНН 400064665


«На ростанях», «Святлана», «Старажытны», «Нафтавік», «Лагуна», «Прыдарожны», «Хвілінка», «Палеска». Узровень абслугоўвання, асартымент і якасць тавараў, якія рэалізуюцца, у крамах ААТ «Мазырская гандлёвая кампанія «Палессе» знаходзіцца на самым высокім узроўні. Сведчаннем гэтага з'яўляецца, у першую чаргу, папулярнасць, якой яны карыстаюцца сярод мазырчан і гасцей горада, а таксама падзякі райсавета і райвыканкама за асаблівы ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё раёна.

Калектыву, які ўзначальвае дырэктар Наталля СЕМЯНЮК, сапраўды ёсць чым пахваліцца. Сёння ААТ «МГК «Палессе» — рэнтабельнае прадпрыемства, якое стабільна працуе. І гэта пры тым, што яшчэ пяць гадоў таму яно было стратным і нават ішла гаворка пра неабходнасць яго продажу.

— З 2008 года асноўным кірункам развіцця нашага прадпрыемства з'яўляецца мадэрнізацыя, укараненне новых тэхналогій і прагрэсіўных метадаў продажу, расказае Наталля Уладзіміраўна. — За пяць гадоў нашы гандлёвыя сеткі змяніліся да непазнавальнасці. Зараз гэта



Дырэктар ААТ «Мазырская гандлёвая кампанія «Палессе» Наталля СЕМЯНЮК.



Духмяныя прысмакі, якія выпякаюць у магазіне «Святлана», падаюцца ўсім пакупнікам. Фота знаёміць з загадчыцай вытворчасці Любоўю ЗАБАЛОЦКАЙ і кандытарам Валянцінай СТРАЛЬЦОВАЙ.

— сучасныя крамы з эфектыўным гандлёвым і халадзільным абсталяваннем, а таксама камп'ютарнымі сістэмамі і праграмамі са штырых-кадзіраваннем. Акрамя таго, усе гандлёвыя аб'екты забяспечаны тэрмінальным абсталяваннем для разліку пластыкавымі карткамі ўсіх відаў. Усё гэта дазваляе нам прапаноўваць пакупнікам якаснае і годнае абслугоўванне.

Вытрымліваць канкурэнцыю дапамагае і спрыяльная атмосфера для пакупак, у прыватнасці, культура абслугоўвання пакупнікоў, якая за апошнія гады значна павысілася.

— На прадпрыемстве скаўся пастаянны калектыв з дастаткова высокім прафесійным узроўнем, — адзначае Наталля Семянюк. — Сёння мы да сваіх работнікаў



«Вынасны холад» — так называюць у гандлі перасоўныя вітрыны, дзе прадукцыя захоўваецца пры мінусавай тэмпературы. Такія вітрыны абсталяваны крамы ААТ «Мазырская гандлёвая кампанія «Палессе».

прад'яўляем даволі высокія патрабаванні, якія, у сваю чаргу, стараемся па магчымасці годна ацаніць. Сярэдняя зарплата на прадпрыемстве на дадзены момант практычна зраўнялася з узроўнем сярэдняга зарплатнага ўзроўня ў рэспубліканскай галіне.

Дарэчы, у крамах ААТ «МГК «Палессе» параўнальна нізкія гандлёвыя надбавкі (у сярэднім 15%) і адпаведна дастаткова нізкія, у параўнанні з іншымі гандлёвымі сеткамі, цэны на тавары.

— Продаж якаснага тавару па больш нізкім цане прываблівае пакупніка і дапамагае хутчэй рэалізаваць тавар, — адзначае кіраўнік прадпрыемства. — Іншымі словамі, імкнемся максімальна задаволіць пакупніцкі попыт і, дзякуючы гэтаму, дабіваемся пастаяннага росту таваравароту. Яшчэ адзін сакрэт прыбытковай работы — развіццё новага для прадпрыемства кірунку вытворчасці ўласнай прадукцыі.

Цяпер у вытворчасці кандытарскіх вырабаў і салатаў абсталяваны ў крамах «На ростанях» і «Святлана». Заўсёды свежая выпечка і якасная прадукцыя, якая вырабляецца там, хутка знайшла сваіх пакупнікоў і заваявала іх давер.

У «Святлане», размешчанай на вуліцы Пралетарскай, 73, працуе самы малады ў арганізацыі калектыву. Але гэта не перашкаджае яму прывабліваць вялікую колькасць пакупнікоў. Сакрэт, як падарасла, хаваецца ва ўмельцы кіраўніцтва загадчыцы Надзеі СЦЯПУРКІ, якая пасвячае маладых прадаўцоў у мастацтва гандлю і стасункаў з кліентамі.

— У мяне ў калектыве 30 чалавек, практычна адна моладзь, — з усмешкай распавядае Надзея Уладзіміраўна. — Працаваць з імі вельмі цікава. Яны сучасныя, маладыя, любяць сваю працу, цэняць сваіх пакупнікоў, добра іх абслугоўваюць, аддаюць увагу кожнаму. Апошнія ж, у сваю чаргу, адказваюць узаемнасцю, хваляць маіх дзяўчат. Галоўнае правіла, яким мы кіруемся ў сваёй працы: «Абыходзіцца з пакупніком так, як хацела б, каб з табой абыходзіўся прадавец». Адсюль і вынік.

Самая ж вялікая па плошчы крама — гандлёвы цэнтр «На ростанях», які мае харчовы і прамысловы аддзелы, — размяшчаецца на бульвары Дружбы, 8. Пасля рэканструкцыі, абнаўлення інтэра і тэхнічнага пераўзбраення па



апошнім слове «На ростанях» стаў паказальным аб'ектам гандлю. І адрознівае яе ад іншых папулярнасць не толькі жыхароў 5-га мікрараёна, але і ўсяго горада і раёна. Сярод дзённых тавараварот там, паводле слоў загадчыцы Тамары СЕЧКІ, павялічыўся ў тры разы.

Побач з гандлёвым цэнтрам паўтара года таму адкрыўся яшчэ адзін невялікі магазін, дзе прадаюцца крамавыя торцікі і пірожныя ўласнай вытворчасці «Ласун» («Лаконка»). Хутка адчыніць дзверы для пакупнікоў і новая прадуктовая крама па вуліцы Сацыялістычнай. Акрамя таго, горад прыняў рашэнне перадаць Мазырскую гандлёвую кампанію «Палессе» рэстаран «Сузор'е». Там у бліжэйшы час плануецца правесці мадэрнізацыю: зрабіць перапланіроўку, закупаць сучаснае абсталяванне.

Прыбытковая праца, прымальныя кошы, прывабная атмосфера, а таксама высокі прафесіяналізм калектыву, зладжанасць у рабоце і любоў да працы. Усё гэта дазваляе прадпрыемству вытрымліваць канкурэнцыю і ўспэўна глядзець у заўтрашні дзень.

Брыгадзір кандытараў гандлёвага дома «На ростанях» Людміла СЭСРТ з задавальненнем знаёміць наведнікаў з прадукцыяй «салодкага цэха».

Прадавец Алена ЧЫМБУР заведчыца салатаў, зробленых майстрамі крамы «Святлана», прыгожыя знешне і вельмі смачныя.

Прыбыткі знешні выгляд будынка і з густам аформленыя залы спрыяюць поспеху.



«Наш прыярытэт — якаснае абслугоўванне насельніцтва»

Камунальнае жыллёвае Кўнтарнае прадпрыемства «Мазырскі райжылкамгас» поўна і якасна прадастаўляе жыллёва-камунальныя паслугі насельніцтву. Пры гэтым 93% ад агульнага аб'ёму работ выконвае сваімі сіламі, без прыцягнення падрадных арганізацый.



Драўніна, непрыдатная для вытворчасці, можа стаць выдатным танным палівам, калі з яе зрабіць такія вось трэскі.



Сартаванне бытавога смецця — пытанне, якое камунальнае гаспадарства вырашае з дапамогай сучаснага высокапрадукцыйнага абсталявання. Гэты фотаздымак зроблены ў цэху, дзе спрашчваюць паперу і кардон.



Аператар Уладзімір ГРЫНІК кіруе машынай, якая перапрацоўвае драўніну на трэскі.

— Такім чынам скарачаем выдаткі прадпрыемства на 5-7%, і за кошт гэтага скарачэння павялічваем аб'ёмы вытворчасці. — распавядае генеральны дырэктар прадпрыемства Эдуард РАМАНОУСКІ. — Так, напрыклад, сваімі сіламі за паўгода пафарбавалі 55 фасадаў жылых дамоў. З адной вышыкай, якая была ў распараджэнні прадпрыемства, выкананая такая аб'ёмная праца кароткі час было б нерэальна, таму давалося купіць шэсць дадатковых. Больш за тое, актыўна аказваем паслугі і іншым спажыўцам.

Працуюць работнікі Мазырскага райжылкамгаса на падрадзе ў старонніх арганізацыях будаўнічай галіны: праводзяць мантаж інжынерных сетак, мантаж электраабсталявання, выконваюць іншыя віды работ. Гэтая дзейнасць прыносіць неаблічальны даход прадпрыемству. Што, у сваю чаргу, дае магчымасць стымуляваць работнікаў, павышаючы ім зарплату.

— Сёння сярэдняя зарплата па прадпрыемстве дасягнула 1 млн 300 тысяч рублёў. Таму ў людзей зараз няма неабходнасці ехаць на заробкі. Добры заробак — гэта значны сацыяльны складнік нашай работы (дарэчы, Мазырскі райжылкамгас у сапраўдны момант сацыяльна-эканамічны паказчыкаў за мінулы год заняў першае месца).



Мазырскія майстры камунальнага гаспадарства ўмеюць фарбаваць фасады эканомна і прыгожа.



За дзейнасцю новай кацельні сочыць старшы аператар Фёдар ШАБЛІНСКІ.



Генеральны дырэктар Мазырскага райжылкамгаса Эдуард РАМАНОУСКІ.

Будучыня за перапрацоўкай смецця

Прыемна здзівіў Мазыр вялікай колькасцю кветак і малых ландшафтных форм, нягледзячы на складанасць раёна. Маюцца на вуліцах горада і кантэйнеры для асобнага збору смецця.

— Мы сёлета набылі 364 кантэйнеры для асобнага збору цвёрдых бытавых адходаў, — распавядае начальнік цэха па санітарнай чысціцы і добраўпарадкаванні Уладзімір ЦВІРКО. — 80% з іх ужо усталявалі. Я перакананы, што з часам людзі прывыкнуць да новай сістэмы і горад стане яшчэ больш чыстым.

Паводле слоў дырэктара, асобны збор смецця не прыносіць прыбытку. Але прыбытак у гэтай сітуацыі не асноўнае.

— Мы працуем у першую чаргу для таго, каб заўтрашняе пакаленне не адчула тых праблем, якія адчулі мазырчане з пластыкавымі бутэлькамі, забруджанымі ярамі.

Сёння актуальна не спалываць смецце, а перапрацоўваць яго. З гэтай мэтай і будзеюцца зараз у горадзе другая лінія для сартавання смецця. Яе ўвядзенне ў эксплуатацыю дазволіць не толькі разгрузіць першую, але і паглыбіць і расшырыць сартаванне.

Яшчэ адзін вялікі плюс у працы Мазырскага райжылкамгаса — стварэнне дадатковых працоўных месцаў для жыхароў раёна і аказанне паслуг насельніцтву. Так, сёлета арганізаваны цэх па рамонтных і мантажных металічных кантэйнераў для збору смецця. Сваімі сіламі стварылі ўчастак па рамонтных манометраў. На прадпрыемстве дзейнічае станцыя для зваркі індывідуальных прыбораў уліку халаднага і гарачага водзабеспячэння. Прапаноўваюцца паслугі лазеравай гаспадаркі. Сёлета адкрылі аўтамыйку, а пры ёй — гандлёвыя плошчы. Да канца года плануецца скончыць рэканструкцыю старога школы. У выніку на выездзе з горада з'явіцца прыдарожны сервіс — кавярня і невялікая расцінка. А гэта — чарговая крыніца прыцягнення дадатковых фінансавых сродкаў на прадпрыемства.

— Кацельня, якая да гэтага працавала на мадуце, маральна і фізічна састарэла. Таму мы вырашылі ісці ў нагу з часам і усталявалі сучаснае энергаэаэрагальнае абсталяванне. Тым самым не толькі знізілі выдаткі, але і стварылі камфортныя ўмовы для працы сваіх работнікаў, павысілі якасць аказання паслуг насельніцтву.

Трэба адзначыць, што летам у мікрааццяпляльніку і ў пачатку аццяпляльнага перыяду тут працуюць на мясцовых відках паліва — на трэсках. Зімой, пры пэўных мінусавых тэмпературах, падключаюць часасную газавую кацельню.

— Дарэчы, трэскі мы не набываем, а вырабляем самі. Выключна для гэтых мэтай набылі тракадэральную машыну. Балзае, сыравіны для вырабу трэсак у Мазыры хоць адбулі. Мы праводзім санітарную абрэзку галін дрэў у горадзе на паліва. У ход ідуць і абрэзкі драўніны, за якія мы плацім капейкі з улікам транспартнаму камбінату. Бясплатна прымаем і непатрэбныя абрэзкі ў прыватных асоб. Гэта дазваляе не захламляць нашы вуліцы, гара і эканомна ставіцца да прыроднага багацця.



За дзейнасцю новай кацельні сочыць старшы аператар Фёдар ШАБЛІНСКІ.



«НАШ ГАДАВАЛЬНІК — АДЗІН З ЛЕПШЫХ У ВОБЛАСЦІ»

Крыху больш як праз чатыры месяцы Мазырскі Кдоследны лясгас адзначаць 50-гадовы юбілей. Пра апошнія дасягненні і бліжэйшыя планы напярэдадні круглай даты распавёў дырэктар лясгаспадарчай установы Георгій КАНОПЛІЧ.

ГАДАВАЛЬНІК ВЫСОКАЙ КУЛЬТУРЫ

Візітнай карткай лясгаса з'яўляецца базісны лясны гадавальнік плошчай больш як 30 гектараў. І нядзіўна — ён прызнаны адным з лепшых у вобласці і носіць званне гадавальніка высокай культуры.

— У пасяўным аддзяленні гадавальнік вырошчваем сеянцы 30 відаў драўнінна-хмызняковых парод, сярод іх які псаўтваральныя (сасна, дуб, бяроза, вольха), так і дэкаратывныя, — распавядае Георгій Рыгоравіч. — Апошнія гады пачалі займацца і з'яўляюцца чарканваннем. Частка сеянцаў ідзе на аднаўленне ўласных лясцоў, частку рэалізуем для лясгасаў Гомельскай вобласці.

Трэба адзначыць, што сёлета сеянцы Мазырскага даследнага лясгаса карысталіся попытам і на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, якая істотна пацярпела ад лясных пажаўраў. Толькі за паўгода выручка з гадавальніка складала 400 мільёнаў рублёў.

«ПЛАНУЕМ АХАПІЦЬ ВІДЗАКАМЕРАМІ ЎВЕСЬ ЛЯСГАС»

Ахова лясцоў ад пажаўраў у лясгасе ажыццяўляецца як авіяцыйнымі, так і наземнымі метадамі. Наземная ахова

РАДЫЦЫЯ — ПАД КОНТРОЛЕМ

Па цяжкасці забруджаных Мазырскі даследны лясгас уваходзіць у чацвёртую групу — радыяцыйнае забруджанне лясных масіваў складае 44%. Таму вядзенне лясгаспадарчых і сельскагаспадарчых работ на забруджаных тэрыторыях ажыццяўляецца пад строгім кантролем.

— Для правядзення радыяцыйнага кантролю ў нашым лясгасе маецца служба радыяцыйнага кантролю (размяшчаецца ў Мазыры), а таксама Пункт радыёметрычнага кантролю пры Мясешкавіцкім лясніцтве. Сюды людзі могуць звярнуцца і бясплатна правярць узровень забруджвання як лясной, так і хатняй прадукцыі.

Карыстаецца папулярнасцю сярод жыхароў раёна і паліўнічы комплекс, які знаходзіцца на тэрыторыі лясгаса. Ён уключае ў сябе дом паліўнічага, лазню, альтакуню на 20 чалавек, абсталяваную куню для прыгатавання ежы, мангал, памяшканне для разборкі дзічыны, вадаём і інш.



Лесавод Галіна КУДЛАСЕВІЧ даглядае маленькія парасткі розных лясных раслін.



Дырэктар Мазырскага даследнага лясгаса Георгій КАНОПЛІЧ.



Уся прадукцыя лясгаса пад пільным кантролем уласнай радыялагічнай лабараторыі. На здымку — да чарговых кантрольных замераў рыхтуецца тэхнік-радыёлаг Наталля КАДОП.

УСТАНОЎКА ЛІНІІ ЛЕСАПІЛАВАННЯ ПАВЯЛІЧЫЦЬ ПРЫТОК ВАЛЮТЫ

Адной з перспектывных задач на гэты год, паводле слоў Георгія Канопліча, з'яўляецца мадэрнізацыя дрэвапрацоўчага цэха. У прыватнасці, у бліжэйшы час будзе закуплена новая лінія лесапілавання. Гэта дазволіць павялічыць ажно ў два разы выпуск пілаванай прадукцыі на Слабодскім майстроўскім участку, які уваходзіць разам з 11 лясніцтвамі ў структуру Мазырскага даследнага лясгаса.

— Ільвіная доля пілаванай прадукцыі пойдзе на экспарт, таму устаноўка сучаснай лініі павялічыць прыток валюты ў лясгас. Што тычыцца экспертна-лабараторнага кантролю пры Мясешкавіцкім лясніцтве. Сюды людзі могуць звярнуцца і бясплатна правярць узровень забруджвання як лясной, так і хатняй прадукцыі.

Карыстаецца папулярнасцю сярод жыхароў раёна і паліўнічы комплекс, які знаходзіцца на тэрыторыі лясгаса. Ён уключае ў сябе дом паліўнічага, лазню, альтакуню на 20 чалавек, абсталяваную куню для прыгатавання ежы, мангал, памяшканне для разборкі дзічыны, вадаём і інш.

Матэрыялы старонкі падрыхтавалі Надзея ДРЫЛА, Алена ДАУЖАНОК, Яўген ПЯСЕЦКІ (фота).

Калі наш звяздоўскі «дэсант» накіроўваўся ў адкрытае акцыянернае таварыства «Беларускабель», успомнілася апытка працаў гэтага калектыву, дадзена старэйшай Мазырскага райвыканкама Юўгенам Адамкам: працуюць там творча, ініцыятыўна, навучыліся змагацца з цяжкасцямі, пераадоляваць іх, глядзяць у перспектыву. Працуюць над кіраўніцтвам Генадзі Іванова — чалавека, які пачынаў сваю працоўную біяграфію простым рабочым — валачыльчыкам.

Пасля атрымання вышэйшай адукацыі лёс закідаў яго ў іншы арганізацыйны горад над Прыпяццю, але ж потым вярнуў назад. Быў начальнікам аддзела забеспячэння, намеснікам дырэктара па маркетынгу і збыце, цяпер вось ужо чатырнаццаць гадоў узначальвае прадпрыемства.



НАШ АДРАС
ААТ «Беларускабель»
247760,
Гомельская вобласць,
г. Мазыр,
вул. Акцябрская, 14,
тэл. 8 (0236) 32 32 29,
факс 8 (0236) 32 96 48.
УНП 400081986



ЗАСТАВАЦА НА ВЫШЫНІ

СЯМЕЙНАЯ ДЫНАСТЫЯ — ГОНАР КАЛЕКТЫВУ

У «Беларускабель» мы, наколькі гэта было магчыма, знаёміліся з вытворчымі працэсамі, гутарылі з людзьмі, цікавіліся навінамі прадпрыемства. Звярнулі ўвагу на тое, што нямаюць працоўных дынастыя. Напрыклад, Хадкевічы. Анатоль Міхайлавіч — кіроўца транспартнага участка, шмат гадоў таму, як той казаў, працяку суды дарогу, а следам за ім прыйшлі тры яго сыны, якія займаюць розныя пасады: Максім — гапоўны энергетик аддзела гапоўнага энергетыкі, Міхаліч — начальнік энергетычнай службы цэха № 2, Антон — слесар-электрамонтажнік цэха №1.



Нарада кіраўніцтва (злева направа): намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце, кадрам і сацыяльным пытанням Іван НАВІЦКІ; намеснік гапоўнага інжынера па інвестыцыях і развіцці Віктар НАГОРНЫ; намеснік дырэктара па забеспячэнні і арганізацыі перавозак Уладзімір КАМЕШ; намеснік дырэктара па эканоміцы і фінансах Лідзія КУДРЫЦКАЯ і намеснік дырэктара па маркетынгу і збыце Дзмітрый РАКАУЧУК.

работ, якія выконваюцца, куды большыя. Натуральна, дасягнуты высокі паказчык па роцце прадукцыйнасці

прыемства рытуе іх само, прычым з такім разлікам, каб жонкі, хто асвоілі асноўную спецыяльнасць, мог з цягам часу працаваць на іншых працэсах, мець сумесную прафесію.

Апрацоўшчык Рыгор Чырпак працуе на прадпрыемстве 30 гадоў.

ХТО ЕСЬ ХТО
Прадпрыемства было заснавана ў 1958 годзе і называлася тады Мазырскім кабельным заводам. З 1997 года яно з'яўляецца адкрытым акцыянерным таварыствам «Беларускабель». Сёння — гэта флагман у рэспубліцы па выпуску кабельнай прадукцыі, сучаснае прадпрыемства, якое аснашчана высокапрадукцыйным абсталяваннем для вытворчасці мантажных тэрмадыяльнасцяў, кабелю сельскай, зонавай і гарадской сувязі, кабелю радыёэлектроннай і правадоў рознага спецыяльнага прызначэння з жылляй з меднага і алюмініевага дроту.

Вось такі адзін з момантаў кадравай палітыкі прадпрыемства, якая сябе апраўдвае. Тым не менш абнаўленне персаналу, амаладжанне яго з'яўляецца пастаянным клопам кіраўніцтва «Беларускабеля». Асабліва сёння, калі амаль у кожным квартале дзясяткі людзей адпраўляюцца на заслужаны адпачынак або проста звальняюцца.



А як з разлікам сёння, калі, як усім вядома, адыбалася доўгаваяця беларускага рубля? Ачынены партнёры разлічваюцца сваёчасова, калі не прымаць пад увагу затрымкі на 2—3 дні. А пры заключэнні дагавору з замежнікам стараюцца ўпор рабіць на папярэдням агляду. Ці здароўца зрывае іх? Аказваецца, бывае так, калі справа даходзіць да арбітражных судов.

ВАЛЮТА, ВАЛЮТА І ЯШЧЭ РАЗ ВАЛЮТА

У гутарку падключыліся намеснік дырэктара па маркетынгу і збыце Дзмітрый Ракаўчук і начальнік аддзела дагавораў, збыту і сервісу Валянцін Ранчынік. Калі абгульніць сказанае імі, дык атрымаецца наступны малюнак. Сёлета заключана 740 дагавораў на пастаўку прадукцыі спажыўцам на ўнутры- і знешнім рынках. Яны розныя: як разнавага, так і працяглага дзеяння. Экспарт прадукцыі складае 30 працэнтаў, але стаіць задача зрабіць суднасны адпраўкі яе 50 на 50 працэнтаў. Вядома, нялёгка гэтага будзе дасягнуць, але па хваляна, што такая мэта пастаўлена.

Сфера прымянення вырабаў, якія выпускаюцца прадпрыемствам, ахоплівае такія галіны народнай гаспадаркі, як радыёэлектроніка, авіяцыйная тэхніка, прыборабудаванне, будаўніцтва, сувязь, тэлекамунікацыя і электратэхніка.

Напрыклад, адна фірма з Ніжняга Ноўграда так моцна падвала «Беларускабель», што таму нічога не заставаўся рабіць, як выставіць ёй адпаведны іск, які быў выйграны. Цікава тут прывесці наступныя лічбы, якія сведчаць аб актыўнасці продажу прадукцыі за мяжу. На 2010 год было запланавана дасягнуць тэмпаў росту экспертнай прадукцыі ў 115 працэнтаў у параўнанні з папярэднім годам. У справядачках напісана: дасягнута лічба 345 працэнтаў. А сёлета за сем месяцаў тры працэнты склалі лічбу 190,1 пры заданні 100. Гэта — 7697 тысяч долараў. Якім чынам, дзякуючы чаму удаецца падобнае?

Пра сямя Юрмакоў наогул траспартны ўчастак: бацька Дзмітрый Андрэевіч — кіроўца, маці Лідзія Івануна — кладшчык, сын Андрэй — таксама кіроўца.

А Семіянічы? Станіслаў Аляксеевіч — слесар цэха №2, Ніна Мікалаеўна — начальнік тэхнічнага аддзела, добры прыклад паказалі яны сыну Аляксею і Станіславу. Першы стаў тэхнікам канструктарскага аддзела, другі — кантралёрам кабельных вырабаў аддзела тэхнічнага кантролю.

— Дашкевічы, Капельяны, Ракаўчукі, Ранчынікі і іншыя сямейныя дынастыі, — расказваў нам намеснік дырэктара па ідэалогіі, кадрах і сацыяльным пытаннях Іван Навіцкі, — гонар калектыву. Пра іх можна гаварыць толькі добрымі словамі.

На прадпрыемстве падрацэлівалі і такую вельмі важную дзятку. Калі 10-12 гадоў таму колькасць рабочых і ІТР складала паўтары тысячы чалавек, дык сёння — 800. А аб'ёмы



Аплётчыца Марына БІЧАН.



Скрутчык Ігар ШЭУКА кантралюе дзейнасць машыны па вытворчасці LAN-кабеля.

даецца на службы маркетынгу і знешняй эканамічнай дзейнасці. Апошні быў створаны ў лютым гэтага года.

КАНКURЭНТЫ І ТУТ, І ТАМ

— Наша прадпрыемства з'яўляецца добраахвотным удзельнікам знешнеэканамічнай дзейнасці, — працягвае аповед Дзмітрый Ракаўчук і Аляксей Ранчынік, — і гэтае званне, якое прывасвойваецца на тры гады, мы павярджаме ўжо чацвёрты раз. Кабельны завод па постсваёй прасторы сёння нямаюць, з'явіліся нават невялікіх маштабаў пры-

— Нам дагавору патрэбна валюта, — гаворыць Дзмітрый Міхайлавіч і Валянцін Іванавіч. — Стараемся ўсімі метадамі павялічыць колькасць замежных спажыўцоў і аб'ёмы выпуску экспертнай прадукцыі. У Расіі, напрыклад, паспяхова дзейнічае наша дылерская сетка — у Маскве, Санкт-Пецярбургу і Ніжнім Ноўградзе. Раней з горадам Перм мы не супрацоўнічалі, зараз кантакты наладжаны. Сёлета ўпершыню адправілі ў Туркменістан сваю прадукцыю — два вагоны кабелю паловай сувязі, павялічылі пастаўку ў Мадэву і Егіпет. Зараз прапрацоўваецца пытанне па выхадзе на краіны Заходняй Еўропы.

ХТО ЕСЬ ХТО

Вытворчы працэс забяспечваецца зладжанай працай усёй інфраструктуры прадпрыемства, якая ўключае ў сябе адміністрацыйна-кіраўніцкую структуру, вытворчыя цэхі асноўнай (цэхі №1, №2, цэх тавараў народнага спажывання, участак тары і перапрацоўкі ахдоў) і дапаможнай (рамонтна-механічны участак, энергаўчастак, рамонтна-будаўнічы і транспартны участкі).

ватныя прадпрыемствы, якія жартую на называюць дваровымі і якія трымаюць нізкія цэны на сваю прадукцыю. Канкурэнцыя ў цэлым вельмі высокая, і таму даводзіцца ўпарта змагацца «за месца пад сонцам». «Беларускабель» бярэ за кошт высокай якасці сваіх тавараў, стараецца прыцягнуць спажыўцоў за кошт



Кантралёры АТК (справа налева): Зінаіда КАРАКОУСКАЯ, Вольга РАЖКОВА і Еваліна СЯРУК.

меншай сваёй рэнтабельнасці і г.д. Гэта пакуль што атрымаецца. На сёння тут налічваецца больш за 250 марак сертыфікаваных вырабаў вытворча-тэхнічнага прызначэння ў Нацыянальнай сістэме сертыфікацыі Рэспублікі Беларусь і сістэме дзяржаўных стандартаў Расіі. Больш за тое, сістэма кіравання якасцю была сертыфікавана на адпаведнасць патрабаванням міжнароднага стандарта ISO 9001:2000 незалежнай кампаніяй КЕМА (Нідэрланды).

І невядома, што яго прадукцыя зацкавіліся фірмы Германіі і Англіі.

ХТО ЕСЬ ХТО Краіны, з якімі працуе ААТ «Беларускабель»

Расійская Федэрацыя
Украіна
Азербайджан
Туркменістан
Мадэва
Літва

Арменія
Балгарыя
Германія
Польшча
Афганістан
Егіпет

Наладжана пастаянная праца па абнаўленні тэхналогіі, мадэрнізацыі вытворчасці, набываюцца высокапрадукцыйнага абсталявання. Толькі сёлета за кошт інвестыцый прадпрыемства асвоіла больш за 2,5 млрд рублёў. А наогул за 2011 год у вытворчасць «Беларускабеля» пла-

калектыў гэта не задавальняе, бо ён лічыць, што ўказаны каэфіцыент трэба зніжаць і зніжаць. Тады адкрыццямі новай перспектывы.

Поспеўша вам, працаўнікі «Беларускабеля»!



Наладчык паскаральнікаў электронаў Уладзімір АНДРЭЕВІЧ працуе на радыяцыйным участку, дзе вырабляюцца радыяцыйна-мадыфікаваныя ізаляцыйныя матэрыялы.

Мінскі раённы ісполнительный комитет 29 сентября 2011 года проводит открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков в Мінском районе

	Лот 1	Лот 2	Лот 3	Лот 4	Лот 5	Лот 6	Лот 7	Лот 8
1 Адрес земельного участка	Мінский район, Боровлянский с/с, район д. Боровляны	Мінский район, Ждановичский с/с п. Ратомка	Мінский район, Колодицкий с/с, п. Колодицы, ул. Молоковича	Мінский район, Колодицкий с/с, п. Колодицы, ул. Путойская	Мінский район, Колодицкий с/с, п. Колодицы, ул. Мінская	Мінский район, Колодицкий с/с, п. Городище	Мінский район, Крупицкий с/с, д. Дубишка Слобода	Мінский район, Луговослободский с/с, д. Залотье
2 Кадастровый номер	623680600001000496	623681708601002213	623683403101007035	623683403101007036	623683403101007037	623683402101000437	623683903601000064	623684104601000192
3 Площадь земельного участка	0,9080 га	0,8501 га	0,0100 га	0,0100 га	0,0837 га	0,3000 га	0,0386 га	0,0020 га
4 Срок аренды (лет)	20	40	30	30	50	50	51	30
5 Целевое назначение	Для строительства административно-складских помещений с магазином строительных материалов	Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса	Для размещения торгового павильона	Для размещения торгового павильона	Для строительства магазина	Для размещения производственных строительных материалов и элементов	Для размещения объекта торговли товарами народного потребления	Для размещения торгового павильона
6 Сумма убытков и потерь с/х производства (рублей)	-	-	-	-	-	1 843 170	630 300	-
7 Расходы по подготовке документации (рублей)	2 213 885	2 151 045	1 565 102	1 565 102	1 961 844	2 063 992	2 156 134	1 894 620
8 Начальная цена права заключения договора аренды	139 911 долларов США	33 676,20 долларов США	368 долларов США	868 долларов США	10 254 доллара США	13 793,71 долларов США	516 долларов США	29 долларов США
9 Задаток (рублей)	70 000 000	15 000 000	150 000	400 000	5 000 000	6 500 000	250 000	10 000

	Лот 9	Лот 10	Лот 11	Лот 12	Лот 13	Лот 14	Лот 15
1 Адрес земельного участка	Мінский район, Луговослободской с/с, а/г Луговая Слобода	Мінский район, Луговослободской с/с, д. Обчак	Мінский район, Луговослободской с/с, д. Ефимово	Мінский район, Мачулицкий п/с, г.п. Мачулищи	Мінский район, Новодворский с/с, район п. Гатово	Мінский район, Новодворский с/с, район п. Гатово	Мінский район, Самохваловичский с/с, район д. Слобода
2 Кадастровый номер	623684108601000484	623684109101000670	623684104101000218	6236855000001000303	6236843011601000553	6236843011601000554	6236880000001000079
3 Площадь земельного участка	0,0025 га	0,0030 га	0,1138 га	0,5004 га	0,0401 га	0,5001 га	1,006 га
4 Срок аренды (лет)	30	30	50	51	40	50	50
5 Целевое назначение	Для размещения торгового павильона	Для размещения торгового павильона	Для строительства магазина	Для строительства производственно-складских и технических сооружений для производства изделий медицинского назначения	Для строительства магазина по продаже автозапчастей	Для строительства административно-производственной базы	Для строительства объекта придорожного сервиса
6 Сумма убытков и потерь с/х производства (рублей)	-	-	-	8 487 405	6 100 570	62 514 840	-
7 Расходы по подготовке документации (рублей)	1 565 975	1 894 620	1 910 863	1 827 820	2 168 224	1 999 878	1 749 010
8 Начальная цена права заключения договора аренды	100 долларов США	81,64 долларов США	3 356 долларов США	35 851,36 долларов США	10 574,31 долларов США	69 784,93 долларов США	16 247,52 долларов США
9 Задаток (рублей)	50 000	40 000	1 500 000	15 000 000	5 000 000	35 000 000	8 000 000

	Лот 16	Лот 17	Лот 18	Лот 19	Лот 20	Лот 21	Лот 22
1 Адрес земельного участка	Мінский район, Сеницкий с/с, п. Юбилейный	Мінский район, Сеницкий с/с, район а.г. Сеница	Мінский район, Сеницкий с/с, п. Юбилейный	Мінский район, Сеницкий с/с, г.п. Урожайная	Мінский район, Сеницкий с/с, район д. Шитомиричи	Мінский район, Сеницкий с/с, район д. Урожайная	Мінский район, Щомыслицкий с/с, д. Озерцо
2 Кадастровый номер	623686660701000384	623686660001000379	6236866607601000383	6236866600001000219	6236866600001000221	6236866600001000220	6236880000001000459
3 Площадь земельного участка	0,0040 га	0,0100 га	0,0801 га	0,3994 га	1,3473 га	1,6808 га	0,1000 га
4 Срок аренды (лет)	30	3	50	71	51	71	50
5 Целевое назначение	Для размещения торгового павильона	Для размещения торгового павильона по продаже товаров народного потребления	Для строительства административно-производственного здания	Для строительства оздоровительного центра с административным зданием	Для строительства производственно-складских помещений	Для строительства гостиницы на 100 мест с рестораном на 150 мест	Для строительства магазина
6 Сумма убытков и потерь с/х производства (рублей)	-	-	-	-	62 722 800	-	7 453 790
7 Расходы по подготовке документации (рублей)	1 783 444	1 797 408	2 108 242	1 050 643	1 597 022	833 751	1 797 408
8 Начальная цена права заключения договора аренды	384,4 долларов США	354,17 долларов США	7 844,81 долларов США	102 141 296 белорусских рублей	110 525 долларов США	429 842 445 белорусских рублей	14 457,47 долларов США
9 Задаток (рублей)	150 000	150 000	3 500 000	10 000 000	30 000 000	40 000 000	7 000 000

Аукцион состоится по адресу: г. Мінск, ул. Ольшешского, д. 8. Дата проведения: 29.09.2011 г. в 10.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Мінск, ул. Ольшешского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 23.09.2011 г. в 17.00. Контактный телефон: 204 11 62.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на расчетный счет № 3641000000223, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Мінск, ул. Карбышева, д. 13, к. 2, МФО 153001520, УНП 600068187, получатель — Мінский районный исполнительный комитет.

К участию в аукционе допускаются лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесшие в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении ему земельного участка внести плату за право заключения договора аренды земельного участка, возместить потери сельскохозяйственного производства, вызванные изъятием сельскохозяйственных земель для использования в целях,

не связанных с ведением сельского хозяйства и расходы, оговоренные в условиях проведения аукциона. Договор аренды земельного участка заключается с победителем в течение 2-х рабочих дней после внесения им всех причитающихся платежей.

Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками; ни один из участников аукциона после трехкратного объявления первой объявленной цены не поднял аукционный номер; ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем.

Документы, необходимые для участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков:

1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.
2. Заверенные банком копии платежных поручений о внесении задатка на расчетный счет.

Кроме того, в комиссию представляются:

- гражданином — копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
- индивидуальным предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования;
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;
- представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное

эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

- представителем иностранного гражданина — легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

Дабрачынны хіп-хоп

Добрачынная акцыя пад назвай «Танцуў Жыві! Даламажы!» прайшла ў Гродне каля кінатэатра «Кастрычнік». Яе арганізавалі калектыў сучаснай харэаграфіі РГДУ імя Які Купалы, абласная арганізацыя Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа і грамадскае аб'яднанне «БРСМ».

Акцыя праводзілася з мэтай збору сродкаў на лячэнне Федэра Седывоша.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

ТРОЕ МАЛАДЫХ З СЯКЕРАЮ

80-гадовую пенсіянерку, якая прахывала па вул. Кузнечнай у Пінску, знайшлі мёртвай у сваёй кватэры. Паўжылы жанчыне былі нанесены кватэры раны сякерай.

Неўзабаве аперацыйная група ўстанавіла, што пенсіянерку забілі трое беспрацоўных жыхароў Магілёва.

Што прымуся 20-гадовага хлопца са сваёй жонкай і такой жа маладой спадарожніцай пайсці на такі крок, высвятляе следства.

УПАЛІ...

Пры мантажы воданапорнай вежы на ферме ў в. Асошнікі (Пружанскі раён) з вышыні 3 метраў упаў рабочы, якога з пераломамі лобнай косці, носа даставілі ў бальніцу. Мужчына быў у стане алкагольнага ап'янення.

А вось у Баранавічах падзенне з будаўнічых рыштаванняў закончылася для беспрацоўнага з в. Уногі яшчэ больш трагічна. Ён памер у бальніцы.

Сымон СВИТУНОВІЧ.

СУТЫКНУЛІСЯ ГРУЗАВІКІ І ТРАКТАР

Гэтае здарэнне адбылося бліжэй да поўдня на 15-м кіламетры аўтадарогі Мінск — Магілёў паблізу вёскі Прылессе Мінскага раёна.

Пра ДТЗ з удзелам двух грузаў аўтамабіль і трактара выратавальнікам паведзілі дзяжурны «хуткай дапамогі»: была патрэбна дапамога, каб выцягнуць пацярпелага.

На месцы высветлілася, што сутыкнуліся грузавік «Мерседэс-1420», «МАЗ-437043» і трактар МТЗ-82.

У выніку транспартныя сродкі атрымалі механічныя пашкоджанні. На шчасце, ніхто з трох кіроўцаў траўмаў не атрымаў. Менш пашчасліва двум пасажырам «МАЗа», якія і пацярпелі. Адзін з іх увогуле не мог самастойна вырабца з салона, таму выратавальнікі былі вымушаны вызваць мужчыну пры дапамозе гідраўлічнага інструмента.

Сяргей РАСОЛЬКА.

